

МЫТНЫ САЮЗ БЕЗ «ШЭРЫХ ЗОНАЎ» І «БЕЛЫХ ПЛЯМАЎ»

Учора ў Мінску адбылося сумеснае пасяджэнне калегіі Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі і калегіі Падліковай палаты Расійскай Федэрацыі.

На пасяджэнні было разгледжана заключэнне двух кантрольных органаў па справах дзяржавы Саюзаў дзяржавы аб выкананні бюджэту Саюзнай дзяржавы за 2008 год. Як адзначыў журналістам кіраўнік Падліковай палаты РФ Сяргей СЦЯПАШЫН, бюджэт Саюзнай дзяржавы па даходах за 2008 год выкананы на 101 працэнт у суме 4,8 млрд расійскіх рублёў, у тым ліку за кошт безвыплатных пералічэнняў Расіі і Беларусі — 4 млрд расійскіх рублёў (2,6 млрд і 1,4 млрд расійскіх рублёў адпаведна) і непадатковых даходаў у памеры 0,8 млрд рублёў.

Старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі Зянон ЛОМАЦЬ паведаміў, што праверкі выявілі недастатковы ўзровень агульнага кіраўніцтва і арганізацыі выканання бюджэту Саўмінам Саюзнай дзяржавы і яе Пастаянным камітэтам, а таксама нізкую дысцыпліну шэрагу дзяржаўных заказчыкаў пры забеспячэнні своечасовай рэалізацыі сумесных праграм, якія складаюць каля 80 працэнтаў расходаў бюджэту Саюзнай дзяржавы. Было адзначана, што нават ва ўмовах крызісу і недахопу фінансавых рэсурсаў у 2008 годзе значныя сродкі бюджэту Саюзнай дзяржавы заставаліся незапрацаванымі. Так, на пачатак 2009 года рэшткі сродкаў гэтага бюджэту склалі 1,374 млрд расійскіх рублёў і павялічыліся ў параўнанні з 2006 годам на 30 працэнтаў.

Найбольшае адставанне ў асваенні сродкаў бюджэту Саюзнай дзяржавы дапушчана міністэрствам прамысловасці і гандлю Расіі, Федэральнай службай бяспекі РФ, міністэрствам абароны і федэральнай мытнай службай РФ, Дзяржаўным ваенна-прамысловым камітэтам Беларусі і тэрапрадзвіжальнай арганізацыяй Саюзнай дзяржавы.

СТАР 2

КАРУПЦЫЯ І ПАКАРАННЕ

За якія карупцыйныя злачынствы будзе прадугледжана адміністрацыйная адказнасць? Наволькі мэтазгодна ў нашай краіне для выяўлення нячыстых на руку чыноўнікаў прымяняць аперацыйныя эксперыменты? У якіх сферах летась была выяўлена найбольшая колькасць карупцыйных злачынстваў?

На пытанні «карупцыйнага характару» адказваюць прадстаўнікі адпаведных аддзелаў і ўпраўленняў Генеральнай пракуратуры Беларусі і Міністэрства ўнутраных спраў.

Коджэ аб адміністрацыйных правапарушэннях будзе дапоўнены адказнасцю за карупцыйныя злачынствы

Начальнік аддзела па расследаванні спраў аб карупцыі Генеральнай пракуратуры Пётр УРУБЛЕУСКІ лічыць, што немэтазгодна кожнага чыноўніка, які аступіўся, прыцягваць да крмінальнай адказнасці.

— Я не думаю, што гэта разумна, — адзначыў прадстаўнік Генеральнай пракуратуры. — Калі нанесеная шкода неістотная, то найбольш эфектыўным метадам прафілактыкі і барацьбы з карупцыяй, на мой погляд, была б кампенсацыя гэтай шкоды і звальненне службовай асобы з пасады.

Зыходзячы з гэтых думак і плануецца ўвесці такое паняцце, як карупцыйны праступак. «Апошні адрозніваецца ад карупцыйнага злачынства памерам і характарам нанесенай шкоды грамадзям і дзяржаве. Адрозняць жа ступень грамадскай бяспекі — прэрагатыва юрыста». Падчас вынасення вердыкту, плануецца, будзе прымацца да ўвагі і той фактар, наўмысна ці не было здзейснена тое ці іншае злачынства карупцыйнага характару.

Паводле слоў начальніка аддзела па наглядзе за выкананнем заканадаўства па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю Генеральнай пракуратуры Ігар ГРЫШЫН, адміністрацыйная адказнасць за асобныя злачынствы карупцыйнага характару будзе ўнесена ў Коджэ аб адміністрацыйных правапарушэннях Беларусі. Фактычна пералік гэтых карупцыйных злачынстваў (сем адміністрацыйных складаў) ёсць у законе аб барацьбе з карупцыяй.

А раптам за вамі назіраюць?

Аператыўны эксперымент шырока прымяняецца ў многіх краінах свету. У асобных, як адзначыў Пётр Урублеўскі, нашата шырэй, чым у Беларусі. Напрыклад, у ЗША працяраюць «на вяснасць» пры прыёме на службу. Правауючы, а пасля гледзячы на рэакцыю кандыдата ў чыноўнікі.

СТАР 2



10 ЛЮТАГА 2010 г. СЕРАДА № 24 (26632)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

СОНЕЙКА НА ТАЛЕРЦЫ



Жыхарка вёскі Аздыжыцы Барысаўскага раёна Наталія САВІНА ведае, як некалі старэйшыя людзі гукалі і сустрэкалі вясну з песнямі і білінамі. І разам з жыхарамі сучаснай вёскі Лаўніца яна ўздэльняецца ў вясновыя абрадавыя гульні. «Як пагукмае вясну, дык яна хутка і прыйдзе. Вось убачыце!» — па-вясноваму ўсміхаецца спадарыня Наталія.

МАРАЗЫ АСЛАБЕЮЦЬ, А НА ПОЎДНІ МАГЧЫМЫ ДОЖДЖ

У другой палове тыдня маразы істотна аслабеюць, паведамілі рэдакцыі гадоўныя сіноптыкі Рэспубліканскага гідрометэцэнтра Вольга ФЯДОТАВА.

Часам снег, мокры снег, на поўдні краіны магчымы дождж. На дарогах галаледацы. Тэмпература ўначы на чацвер мінус 4—11, у Гомельскай вобласці — да 0—3 маразу, удзень — ад мінус 4 на поўначы да плюс 2 градусаў на поўдні краіны. У пятніцу ўначы 0—7 маразу, удзень — мінус 5 — плюс 2 градусы. На выхадных снег і мокры снег. Тэмпература ўначы — 2—9 маразу, удзень — 0 — мінус 5 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

МЯДЗВЕДЗЕЙ ПАВІНШАВАЎ ЯНУКОВІЧА, АЛЕ СЛОВА «ПЕРАМОГА» НЕ ВЫМАВІЎ

Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дзмітрый Мядзведзев павіншаваў лідара Украінскай Партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча з поспехам на выбарах прэзідэнта Украіны. Пра гэта 9 лютага паведаміла прэс-служба расійскага прэзідэнта.

Тадчас тэлефоннай гутаркі Мядзведзев павіншаваў Януковіча «з завяршэннем выбарчай кампаніі, якая атрымала высокую ацэнку міжнародных назіральнікаў, і поспехам, дасягнутым на выбарах прэзідэнта». Слова «перамога», мяркуючы па паведамленні прэс-службы, ён не вымавіў. Акрамя таго, прэс-служба Крамля называе Януковіча не прэзідэнтам і не пераможцам выбараў, а «кандыдатам на пасаду прэзідэнта Украіны».

ІРАН ПАЧАЎ ДАЎЗБАГАЧЭННЕ ЎРАНУ

Іран у аўторак, 9 лютага, пачаў працэс узабагачэння ўрану да 20% на ўласным прадпрыемстве ў Натанзе пад назіраннем інспектараў ААН, паведаміла АФР. Узабагачэнне пачалося па загадзе прэзідэнта Ірана Махмуда Ахмадзінеджада, які ён аддаў у якасці ўкладчыка.

Раней прадстаўнік Ірана ў МАГАТЭ Алі Акбар Салехі адфіцыйна апусціў ААН аб пачатку працэсу ўзабагачэння ўрану. Ён растлумачыў такое рашэнне тым, што краіна больш не можа пакідаць балыцы і паціэнты без радыяактыўных элементаў, неабходных для лячэння раку, адзначае Fox News.

Такім чынам, Іран адмовіўся ад адпраўкі нізкаўзабагачанай уранавай руды за мяжу ў абмен на ядзернае паліва, як прапаноўвала МАГАТЭ.

Планы Тэгерана па ўзабагачэнні ўрану ў Натанзе выклікалі асцярогу міжнароднай супольнасці ў сувязі з магчымым выкарыстаннем ядзерных тэжналогіяў.

толькі ў медыцынскіх і іншых мірных мэтах, але і для даследаванняў у галіне ядзернай зброі.

УЛАДЫ ФРГ ВЫДАЛЯЦЬ ДЗІЦЯЧУЮ ПАРНАГРАФІЮ З ІНТЭРНЭТУ

Урад Германіі ўзгадніў практэкт закона, паводле якога ўлады будуць знішчаць выяўленую ў інтэрнэце дзіцячую парнаграфію. Аднапаводна рашэнне было накіравана на разгляд прэзідэнта ФРГ Хорсту Келеру, паведаміла Spiegel.

Новы закон павінен прысціць на змену закону аб абмежаванні доступу да сайтаў з дзіцячай парнаграфіяй, прынятаму ўлетку 2009 года. Дзейны закон выклікаў рэзкую крытыку з боку інтэрнэт-супольнасці за сваю непразрыстасць і малую эфектыўнасць.

БІЗНЭС У ЗІМБАБВЭ БУДЗЕ ДАСТУПНЫ ТОЛЬКІ ЧАРНАСКУРЫМ

У Зімбабвэ неўзабаве ўойдзе ў сілу закон, паводле якога фірмай або прадпрыемствам можа валодаць чалавек толькі з чорным колерам скуры. Пры гэтым тым «белыя» прадпрыемствы, якія добраахвотна не наступіць кантроль над прадпрыемствамі сваім «чорным» партнёрам, могуць быць асуджаныя да турэмнага зняволення, паведаміла паўднёваафрыканскае інфармаагенцтва SAPA.

Закон, які ўваходзіць у сілу з 1 сакавіка 2010 года, быў прыняты яшчэ ў 2008 годзе, калі ва ўладзе стаяў не кааліцыйны ўрад, які цяпер, а аднаго толькі кіруючая партыя ЗАНУ-ПФ на чале з прэзідэнтам Робертам Мугабэ. Паводле дакумента, прызначаныя виваветы і парушэнні закона могуць быць асуджаныя да крмінальнага пакарання аж да пяці гадоў турмы. Кампанія з капіталам у 500 тысяч долараў і вышэй даецца 45 сутак, каб выканаць закон.

Грошы

У СТУДЗЕНІ БЕЛАРУСЫ ЗДАЛІ Ў БАНКІ НА \$92 МІЛЬЁНЫ БОЛЬШ, ЧЫМ КУПІЛІ

Ігар ШЧУЧЭНКА

Леташні студзень і сёлетні як па прытоку сродкаў ва ўклады, так і па сітуацыі на рынку наўняў адрозніваюцца істотна: калі год таму беларусы пераводзілі грошы з рублёвых дэпазітаў на дэпазіты валютныя, а попыт на СКВ «зашкаляваў», то цяпер цікаўнасць насельніцтва скіраваная на ўклады ў рублях, і прадаюць грамадзяне валюты нашатам больш, чым купляюць.

Леташні тэндэнцыі зразумелыя і пра гэта шмат хто казаўся. Што ж датычыцца дня сённяшняга, то, паводле апошніх звестак гадоўнага банка краіны, найбольшы «ўраджай» банкам атрыманы па зберажэннях грамадзян менавіта ў рублях. Як паведаміў карэспандэнт у «Звязды» намеснік начальніка ўпраўлення інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі Міхаіл ЖУРАВОВІЧ, за студзень рублёвыя і ўклады ў замежнай валюце павялічыліся ў эквіваленце амаль на 557,28 мільярд рублёў, прычым дэпазіты ў нацыянальнай валюце за мінулы месяц узраслі на 379,25 мільярд, ці на 4,7 працэнта і склалі каля 8,4 трывальна рублёў. Пры тым дэпазіты ў замежнай валюце павялічыліся толькі на 0,9 працэнта і на пачатак лютага склалі 3,57 мільярд долараў.

Так, пакуль што зберажэнні, якія насельніцтва трымае ў банках у СКВ, перавышаюць сродкі на рублёвых ўкладах (на пачатак лютага

Цікава і тое, што ў студзені не было ні аднаго дня, калі б беларусы купілі ў банках больш наўняў валюты, чым прадалі яе. За месяц насельніцтва здало ў банк амаль на 92 мільёны долараў больш, чым купіла. На пачатку лютага тэндэнцыя аналагічная: так, за чатыры дні людзмі было здадана на 31,3 мільёна долараў больш, чым куплена. Бачна, накаплены ў замежнай валюце пакрысе страчваюць актуальнасць, у тым ліку з-за нестабільнай сітуацыі з курсамі тых жа еўра і долара: напрыклад, увес мінулы год многія эксперты «хавалі» амерыканскую валюту, аддаючы даніну павялічэнню і раптоўна «хваліваю» еўрапейскае валюту «скацілася» ўніз на сусветных валютных рынках, а ўслед і ў нас. Разам з тым, беларусы руюць да канца года прадказваюць невялікае, але ўмацаванне да кошыка валют. Прынамсі, такі прагноз даў старшыня ўпраўлення Нацыянальнага банка Беларусі Пётр Пракаповіч, які, будучы намеснікам, спраўдзіўся.

Наогул ж, паведаміў Міхаіл Журавовіч, на пачатак лютага ў разліку на аднаго жыхара краіны прыпадала ўжо каля двух мільёнаў рублёў зберажэнняў, размешчаных у дэпазітах і ашчадных сертыфікатах.

НОВАЕ ЖЫЦЦЁ СТАРОЙ КАЦЕЛЬНІ?

Стартавая цана на аўкцыёне павышалася 15 разоў

— Віншую з адкрыццём сезона продажу аб'ектаў у 2010 годзе, — звярнулася да прысутных у зале намеснік дырэктара фонду «Гроднааблмэаэс», старшыня аўкцыённай камісіі Святлана Грыбава.

А затым за справу ўзяўся ўжо даволі спрактыкаваны аўкцыённы, заслужаны артыст Беларусі Аляксандр Шаўкалюк, які служыць у Гродзенскім абласным драматычным тэатры.

Гэта быў аўкцыён па продажы аб'ектаў, што знаходзіцца ў Ваўкавыскім, Гродзенскім і Навагрудскім раёнах з вызначаным пачатковай цаной продажу, роўнай адной базавы велічыні, і правам заключэння дагавора арэнды зямельных участкаў. Гэтыя аб'екты летас не былі прададзеныя нават з паніжэннем пачатковай цаны да 80 працэнтаў. Азнаёміўшы ўдзельніцкі аўкцыён з правіламі тэарыі, Аляксандр Шаўкалюк паведаміў, што на лот № 4 паступіла адна заяўка. А вось на лот № 5 (будынак кацельні ў вёсцы Каробчыцы Гродзенскага раёна на 1978 года пабудовы з правам заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка плошчай 0,0431 га тэрмінам на 50 гадоў) — ажно пяць прэтэндэнтаў.

Аўкцыённы пачынае таргі. Пачатковая цана аб'екта — 883 тысячы 810 рублёў. У тым ліку 35 тысяч рублёў (адна базавая велічыня) — кошт маёмасці, і 848 тысяч 810 рублёў — цана на продаж права заключэння арэнды зямельнага ўчастка. Літаральна пару хвілін — і лёс лота вядомы. Але

Святлана Грыбава павіншавала Аляксандра Мадзюка з перамогай на аўкцыёне, а таксама нагадала яму аб умовах, звязаных з выкарыстаннем набывае маёмасці. У прыватнасці, на гэтым аб'екце прадпрыемліцкую дзейнасць пачаць не менш чым пяць гадоў. І не пазней за шэсць месяцаў з даты заключэння дагавора куплі-продажу на аб'екце неабходна стварыць два працоўныя месцы з іх захоўваннем зноў жа на працягу пяці гадоў. Акрамя таго, пакупніку забаронены продаж аб'екта іншае адлучэнне маёмасці да выканання ім умоў дагавора куплі-продажу.

Што датычыцца вышэйзгаданых лота № 4 (будынак водападчыніцы ў вёсцы Целяні Ваўкавыскага раёна), на які паступіла адна заяўка, то аўкцыённая камісія, дзякуючы новым нормам у заканадаўстве, скарысталася сваім правам прадаць аб'ект гэтым заяўніку — па цане, што на пяць працэнтаў перавышала пачатковую.

Махлява, у перспектыве зноўдучы новых гаспадароў і іншыя, выстаўленыя на гэты аўкцыён аб'екты, на якія пакуль ахвотных не знайшлося.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

На слыху

ПІЦЕ ПІВА, МУЖЫКІ...

Сяргей ГРЫБ

Забарона на продаж пива ў грамадскіх месцах паспрыяе ўсталяванню ў Беларусі цывілізаваных традыцый ужывання слабаалкагольных напояў, прычым у гэтым плане мы не станем перапраходцамі — мараторый на «вулічны фармат» ужо даўно існуе ў Еўропе. Аднак не сакрэт і іншае: нас чакаюць «цяжкасці пераходу». Бо зразумела, што беларусы кінуць звычку сядзець з бутэлькай у дварах, парках і скверах толькі тады, калі з'явіцца дастатковая колькасць бараў і пива, якія да таго ж змогуць прапанаваць пива на прымальных цэнах.

«3 лёгкая парай» — не для нас?

Статыстыка сведчыць, што сярэднестатыстычны беларус спажывае на працягу года каля 46 літраў пива, тады як ва Украіне гэты паказчык складае 61, у Расіі — 76, Літве — 87, Германіі — 120, Чэхіі — 180, Ірландыі — 181 літр на чалавека. Такім чынам, калі прыводзіць пэўны паралель, атрымліваецца, што сама па сабе праблема для нас стаць не так востра. Але гэта — толькі на першы погляд. Бо залішняе захапленне бурштывым напоем некаторых нашых грамадзян, мода на пива сярэд падлеткаў, урон іміджу гарадоў і вёсак — факты таксама вядомыя.

Тым часам новы варыянт Коджэ аб адміністрацыйных правапарушэннях прадугледжвае, што за расціццэ пива ў спецыяльна не абсталяваных грамадскіх месцах літаральна з 23 лютага беларусы будуць прыцягвацца да адказнасці. Спраўду, адначасна ў намеснік начальніка ўпраўлення па прафілактыцы Міністэрства ўнутраных спраў Алег КАРАЗЕЙ, першым часам супрацоўнікі праваахоўных органаў збіраюцца абмяжоўвацца папярэджаннямі. Але затым у дачыненні да парушальнікаў пачнуць выкарыстоўвацца штрафы — да 8 базавых велічыняў.

Прычым вядома, на Захадзе практыка хавання бутэлек з пивам у непразрыстую папяровую абгортку

дапамога наўрад ці. Як заўважыў Алег Каразей, у выпадку падазрэння супрацоўнікі міліцыі можа правесць «змест» упакоўкі.

Цікава, што пад грамадскімі месцамі трэба разумець не толькі вуліцы, двары, паркі і скверы, але і стадыёны, абсталяваныя пляжы, пасажырскі транспарт (у тым ліку цягнікі), а таксама, наасуперак «класіцы жанру» — лазні. Праўда, меры адміністрацыйнай адказнасці могуць не выкарыстоўвацца ў збылізновых месцах — скажам, пры расціццэ пива на неабсталяваных пляжах або ў лесе.

Дзе гэты вуліца, дзе гэты паб...

Адно з магчымых сумных наступстваў новаўвядзення — пераарыентацыя беларусаў з пива на больш «моцныя» напой, асабліва калі ў выніку адбудзецца пераход на «хатні» варыянт спажывання. Па колькасці рэстаранаў, бараў, кавярняў і пабаў у разліку на душу насельніцтва Беларусь значна саступае большасці еўрапейскіх краін. Дэфіцыт адчуваецца нават у сталіцы. Прычым атрымліваецца, што ў такіх варункх меры адміністрацыйнай адказнасці проста губляюць сэнс. Магчыма, грамадзяне краіны і кінуць піць на вуліцы, але пры гэтым перабярэюць ў падзеўцы.

Паспрыяць запавуенню «прагалу» маюць намер непасрэдна

РОЗГАЛАС

АДКАЗНЫЯ АСОБЫ ВЯРНУЛІ 1,4 МІЛЬЯРДА РУБЛЁЎ

Толькі летась у Віцебскай вобласці былі заведзены 62 крмінальнаыя справы ў дачыненні да адказных асобаў — кіраўнікоў прадпрыемстваў і фірмаў, якія ў выніку ўхілення ад выплаты ў бюджэт падаткаў і збораў нанеслі ўрон дзяржаве ў памеры больш за 11 мільярд рублёў (столькі ж складаюць разам гадавыя бюджэты некалькіх раёнаў).

Як паведаміў «Звяздзе» Раман ЧУДАКОЎ, начальнік аддзела па наглядзе за выкананнем падатковага і мытнага заканадаўства пракуратуры Віцебскай вобласці, на сёння асудзілі 23 адказныя асобы. Яны ўжо кампенсавалі больш як 1,4 мільярд рублёў.

Індывідуальна прадпрыемліца на працягу больш чым двух гадоў не хацела плаціць падаткі. Для гэтага ўносіла ў адпаведныя бухгалтарскія дакументы заведана фальшывыя звесткі аб кошыце тавараў, якія пастаўляла партнёрам. У выніку недаплаціла падаткаў на агульную суму больш за 341 мільён рублёў.

Прыгаворам суда прадпрыемліцы прызначана пакаранне ў выглядзе абмежавання волі тэрмінам на пяць гадоў з канфіскацыяй маёмасці і спяганнем у даход дзяржаве незаконна атрыманага даходу. Яна таксама пяць гадоў не зможа займацца прадпрыемліцкай дзейнасцю.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

НУ І НУ!

«УВАСКРЭСЛЫ» КІРОЎЦА

26-гадовы барысаўчанін два гады кіраваў аўто, казыраючы чужым вадзіцельскім пасведчаннем, уладальнік якога — ужо нябожчык.

Як распавёў карэспандэнт «Звязды» прэс-афіцэр Ленінскага РУУС Сяргей Козел, два гады таму барысаўчаніна пазбавілі права кіравання транспартным сродкам — ён нецярпячо ехаў на «Маздзе-6». Для інашага — бяда, толькі не для знаходлівага прайдзісвеста, які стаў ездзіць па правах, што знайшоў у Быхаве тры гады таму: як яму падавалася, уладальнік таго вадзіцельскага пасведчання быў знежыў у ім падабыні. Прычым ездзіў ліха, бо пяць разоў прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў, а адзін раз наогул зноў патрапіў у рукі праваахоўніцкай нецярпячым. Тым разам яго, калі не лічыць штрафу ў 1 мільён 225 тысяч рублёў, пранесла, і ён працягваў калісьці па прасторах краіны пад чужым імем. Да апошняга выпадку, пакуль гірзна не завіла за руку ў сталіцы на «Хондзе». Тут, трэба заўважыць, зламаны сам даў маху, бо сваімі паводзінамі насцяржыў супрацоўніку міліцыі: калі убачыў праваахоўніка, нагнуўся ў машыне, каб яго не заўважылі. Не пашанцавала, таму што дакументы ў яго запатрабавалі. Паказавыя вадзіцельскае пасведчання на чужое імя, барысаўчанін стаў упэўніваць, што на фота менавіта ён. А вось супрацоўнікі міліцыі засумняваліся і праз аператыўнага дэжурнага праверылі сапраўднасць дакумента: выявілася цікавая акалічнасць — вадзіцельскае пасведчання прызначана несапраўдным у сувязі са смерцю уладальніка ў 2005 годзе. У дачыненні да барысаўчаніна заведзена крмінальнае справа па частцы 1 артыкула 30 КК, санкцыя якога прадугледжвае абмежаванне волі на тэрмін да двух гадоў.

Ігар ГРЫШЫН.

ІЛЖЭЖЭСАЎЦЫ АБАКРАЛІ СТАРУЮ

Яшчэ адна пенсіянерка ў Мінску пацярпела з-за залішняй даверлівасці: колькі СМІ ні паведамляюць пра махляроў, якія прадстаўляюць у адным выглядзе «сацыяльнаыя работнікі», у іншым — «работнікі ЖЭСА», — усё адно знаходзіцца праціць...

Паводле звестак прэс-афіцэра Савецкага РУУС Вольгі Яскевіч, на гэты раз ахвярай зламаныкі стала 85-гадовая пенсіянерка. Прычым махлярам спатрэбіўся працяглы час, каб ажыццявіць задуманае. Напачатку да старой зайшлі дзве незнаёмыя жанчыны, якія назваліся работнікамі ЖЭСА. Яны прадавалі бабюлю тым, што за дзяржаўныя грошы ў яе кватэры зробіць рамонт. А калі сыходзілі, дадалі, што праз два тыдні да яе прыйдзе майстар з ЖЭСА для дэталёвага агляду памыжання. І сапраўды праз чатырыццаць дзён той пазваніў у дзверы: узрадаваная пенсіянерка ўпусціла «майстра» ў жыллё. А той хвілін з 10 з разумным выглядом пакурсіў на кухні, з якой, маўляў, плануецца пацьць работы, ды пайшоў. А да вачара старая выявіла, што ўсе яе зберажэнні — 850 долараў ЗША зніклі разам з візітарам.

Ігар ГРЫШЫН.

Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

КУП «МІНСКІЙ АБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ИНФОРМИРУЕТ:

В извещении о проведении открытого аукциона по продаже обращенного в доход государства имущества, расположенного по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Лошница, опубликованном в газете «Звязда» от 02.02.2010 в соответствии с поправкой от 06.02.2010, вносится изменение: лот № 1 и лот № 2 объединяются в единый лот № 1. Начальная цена лота № 1 — 30 189 200 бел. рублей.

Тел. (8017) 224 61 34. www.rit.by.



Ва Урадзе

ПАДРЫХТАВАНА КАНЦЭПЦЫЯ ДЗЯРЖЫГРАМАМЫ «ЧЫСТАЯ ВАДА» НА 2011—2015 ГАДЫ

8 мільёнаў беларусаў, ці 84 працэнты насельніцтва краіны да пачатку гэтага года былі ахвочныя цэнтралізаваным водазабеспячэннем. Пра гэта на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў Беларусі, на якім разглядаліся вынікі выканання ў 2006—2009 гадах Дзяржаўнай праграмы «Чыстая вада», паведаміў міністр жылёва-камунальнай гаспадаркі Уладзімір Белыхастаў.

Уладзімір Белыхастаў таксама праінфармаваў, што за чатыры гады ў краіне ўведзена 243 аб'екты водазабеспячэння і водаадвядзення, збудаванымі апрацоўкі вады забяспечаныя 76 працэнтаў сістэм пітнага водазабеспячэння. Магчымаць піць якасную ваду ў неабходнай колькасці з уводам у эксплуатацыю станцый абчэсчывання атрымалі жыхары такіх гарадоў, як Шчучын, Клічаў, Дзяржынск, Свіслач, Ліда, Ашмянны, Высокае, Жабінка. А будаўніцтва новых ачышчальных збудаванняў у Высокім і Мядзелі папярэдзілі забруджванне сцёкавымі водамі рэчкі Пульва і возера Нарач. Значна палепшыла экалагічнае становішча ў Віцебску, Дзяржынску, Лёзне, Жыткавічах, Шчучыне і Глуску рэканструкцыя ачышчальных збудаванняў.

Закранаючы вынікі рэалізацыі праграмы летася, міністр, у прыватнасці, адзначыў, што ў эксплуатацыю былі збудаваныя 48 запланаваных аб'ектаў, прымчым 5 дзятэрмінова. Ён падкрэсліў, што ўсе ўведзеныя аб'екты адпавядаюць прынятым праектным рашэнням і забяспечваюць нарматыўную якасць ачысткай вады і сцёкавых водаў. У якасці прыкладу міністр згадаў пабудаваны водазабор «Геленава» са станцыйнай абчэсчывання ў Маладзечне: цяпер усю жыхарам горада пры першпачатковым утрыманні жалеза ў вадзе 1 мг/л і нарматыўным 0,3 мг/л падаецца вада з астатковым утрыманнем жалеза 0,05 мг/л. Разам з тым, Уладзімір Белыхастаў спыніўся на праблемных пытаннях, у прыватнасці, на тым, што летася недастаткова ўвага надавалася мерапрыемствам праграмы па атрыманні дэкларацыі адпаведнасці пітнай вады патрабаванням нарматыўных дакументаў і ўсталяванню прыбору ўліку сцёкавых водаў на прамысловых прадпрыемствах. Напрыклад, у Віцебскай і Гомельскай абласцях не быў выкананы спевачасова графік правядзення акцыі адпаведнасці пітнай вады ў Талачыне, Верхнядзвінску, Ветцы і Добрушы. Між тым, у Талачыне сёлета неабходна дэкларацыя ўжо атрыманая, а ў астатніх гарадах, заўважаў міністр, дакумэнты будучы атрыманы ў першым квартале.

Сёлета праграмай «Чыстая вада» прадугледжваецца ўвесці 78 аб'ектаў водазабеспячэння і водаадвядзення. Міністр адзначыў, што пацверджана фінансаванне выкананнямі па 49 аб'ектах на 70 мільярд рублёў. З улікам скарачэння летася сродкаў рэспубліканскага фонду аховы прыроды на капітальнае будаўніцтва па 23 аб'ектах тэрміну перанесены з 2010 на 2011 і наступныя гады. «Аднак, — таведміў Уладзімір Белыхастаў, — нягледзячы на зацверджаны перанос тэрміну па гэтых аб'ектах, міністэрства ўнесла прапанову завяршыць сёлета яшчэ 12 аб'ектаў з гэтага пераліку, якія маюць высокую будаўнічую гадоўнасць і невялікай аб'ёму фінансавання».

Адказваючы на прэтэнзіі прэм'ер-міністра Сяргея Сідорскага наконт адсутнасці канцэпцыі дзяржпраграмы «Чыстая вада» на 2011—2015 гады, Уладзімір Белыхастаў паведаміў, што канцэпцыя гатова, але яна сапраўды не ўнесена на разгляд Урада. «Мы папрасілі перанесці тэрмін на адзін месяц, таму што не вызначаныя ў поўным аб'ёме крыніцы фінансавання», — дадаў міністр. Ён удакладніў, што на рэалізацыю наступнай праграмы, у якой мяркуецца больш шырока прымяняць атрыманы вопыт ачысткай вады на аснове новых тэхналогій, плануецца накіраваць каля 4 трыльёнаў рублёў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

МЫТНЫ САЮЗ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Праверкай вышліўлены недахопы па расхадваным сродкаў бюджэту Саюзнай дзяржавы па ўтрыманні Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы, Сакратарыята Парламенцкага Саюда Саюза Беларусі і Расіі і тэлерыдыё-вясчалнай арганізацыі Саюзнай дзяржавы. Нямаютае расхадванне сродкаў бюджэту ў 2008 годзе склала 1,788 міль расійскіх рублёў.

На пасяджэнні калегіі асобна быў разгледжаны сумесны праект Саюзнай дзяржавы па стварэнні гістарычнага пуйнаметражнага кнавадзі «Брэсцкая крэпасць». Праект ажыццяўляецца ўжо больш за два гады і цяпер па ім трэба толькі дарабіць камп'ютарную графіку і лічбавы гук. Кіраўнік кантрольных структур вырашылі ініцыяваць дадатковае выдзяленне не менш за 60 міль расійскіх рублёў з саюзага бюджэту для «раскручвання» масавага праекта гэтага фільма. Прамерны паказ фільма «Брэсцкая крэпасць» плануецца ажыццявіць сёлета 22 чэрвеня.

Адказваючы на пытанні журналістаў, Сяргей Сцяпашын паведаміў, што ў перспектыве Митны саюз павінен стаць глабальным цэнтрам прыцягвання капіталаў і высокіх тэхналогій. Каб новае аб'яднанне працавала выключна на карысць суседніх дзяржаў, нельга дапусціць з'яўлення ў ім «чырых зонаў», дзе б маглі дзейнічаць брудныя фінансавыя схемы. Менавіта там органам фінансавага кантролю дзяржавы Митнага саюза неабходна будзе ажыццяўляць паралельнае правярэнне мерпрыемстваў па фарміраванні перспектывага аб'яднання. «Белыя плямаў» у маштабных праектах Митнага саюза быць не павіна, упэўніў Сяргей Сцяпашын.

Сяргей КУРКАЧ.

ЗАЛАТАЯ... ПАЛОВА Выбары-2010

Акруговыя выбаркамі ўкамплектаваныя прадстаўнікамі партый і грамадскіх аб'яднанняў амаль на адну другую

Па ўсёй краіне ўтворана 367 акруговых камісій (па 60 на Брэсцкім, Віцебскім, Гомельскім, Гродзенскім і Міншчын, на дзве менш — у Магілёўскай вобласці, а таксама ў кожным з дзевяці раёнаў сталіцы па адной тэрытарыяльнай камісіі, якія тут будучы выконваць паўнамоцствы акруговыя) з колькасцю складам у 4542 чалавекі. І прыблізна палова месцаў дастала «дэлеганатам» ад палітпартый і грамадскіх аб'яднанняў (49,7 адсотка, калі быць дакладнымі). Прычым першыя могуць пахваліцца доляй толькі ў 6,6 адсотка. Што «непарайнальна больш, чым у тэрытарыяльных камісіях», — не абмінуў увагай гэты факт сакратар Цэнтральнага Мікалай ЛАЗАВІК. «Адчуваецца, што ў палітных партый істотна вырас інтарэс да працы фарміравання выбарчых камісій».

Аднак на гэтым этапе выбарчай кампаніі заўважана партый была задволеная толькі на 65 адсоткаў (яны прапанавалі 468 кандыдатаў, а ўключаныя ў склад камісій 302 вылучэнцы) — у параўнанні з 90 адсоткамі пры фарміраванні тэрытарыяльных камісій. Якія палітчыны сілы будучы прадстаўленыя ў акруговых выбарках? Найбольш грунтоўна замаяцавалася КПБ — 175 прадстаўнікоў (крыху менш за 60 адсоткаў ад агульнай колькасці партыйцаў у складзе камісій). Беларуска партыя левых «Справядлівы свет» заручылася падтрымкай і 48 чалавек. У Беларускай аграрнай партыі 19 месцаў. Ліберальна-дэмакратычная партыя разыхлалася на 16 пазіцый у акруговых выбарках. На дзве менш у АГП. 12 сваіх прадстаўнікоў у складзе камісій мае Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці. Уключаныя шасцёра вылучэнцаў ад партыі БНФ, пяцёра — ад Сацыял-дэмакратычнай партыі Народнай згоды, па трое — ад Беларускай сацыяльна-спартыўнай партыі і партыі «Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада».

Сакратар ЦВК адначасна «поўны спектр» прадстаўнікоў ад палітных партый. Зрабў акцят на тым, што ў працэдурных судноснах вылучана значна больш прадстаўнікоў у параўнанні з папярэднім этапам, ды і ўключана іх у склад камісій «дастаткова шмат». А таксама пад-

крэсліў, што ў складзе выбаркамаў прысутнічаюць «прадстаўнічы партыі, што пазіцыянуюць себе як апазіцыйныя, і прычым калі не кіраўніцтва, то лідары гэтых партый, а таксама прадстаўнікі партый, якія падтрымліваюць наўмысны курс кіраўніцтва краіны». А гэта якраз тое, што патрабавець, каб у камісіях былі прадстаўлены розныя меркаванні — рэзюмаваў сакратар Цэнтральнага.

Роўна 43 адсоткі — такія ўздельная вага грамадскіх аб'яднанняў у нядваўна сфарміраваных камісіях. Там будучы працаваць 701 прадстаўнік КПБ, 322 — БРСМ, 319 — Белаў Ручы, 225 — Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў, 218 — Беларускага саюда жанчын, 4 — БНФ «Адраджэнне», 166 прадстаўнікоў іншых утварэнняў.

На долю працоўных калектываў выпала 828 вакантных пазіцый у акруговых выбарках (а гэта крыху больш за 18 адсоткаў). Грамадзяне шляхам падачы заяў забраніравалі 1457 месцаў (або прыблізна 32 адсоткі). Што ж, у акруговых камісіях акцыяны крыху змяніліся ў бок грамадскіх аб'яднанняў. Заўважаець, у тэрытарыяльных выбарках «правіць балъ» кагорта грамадзян, вылучаных шляхам падачы заяў (52,7 адсотка), а за ёю — прадстаўнікі ГА і партый (34,7 адсотка), а таксама працоўных калектываў (12,6 адсотка).

Па традыцыі Цэнтральная камісія выдэе статыстыку таксама па наяўнасці ў выбаркахма дзяржаўных службоўцаў (іх у акруговых камісіях амаль 12 адсоткаў, у параўнанні з 8,5 у тэрытарыяльных), грамадзян ва ўзросце да 30 гадоў (нямногім больш за дзятую частку) і жанчын (прыблізна 65 адсоткаў, а ў тэрытарыяльных — 79).

Цяпер у цэнтры увагі і — дзятны арганізатараў выбараў, і першыя крокі іх непасрэдных уздельнікаў. «Арганізатары зоймуцца ўтварэннем выбарчых участкаў», — расказвае Мікалай Лазавік. — Пасля панчэцка вылучэнне прадстаўнікоў у склад участкавых выбарчых камісій, іх утварэнне. Ну а тыя грамадзяне, якія хочучы быць дэпутатамі, з 14 лютага маюць права арганізоўваць мерапрыемствы па вылучэнні».

Ала МАЧАЛАВА.

Дакладнасць — марка МАЗа



НЕ РАССЛАБЛЯЙЦЕСЯ! ПАГРОЗА ГРЫПУ РЭАЛЬНАЯ ДА КРАСАВІКА



Фота: МАРЫНА БЕЛІКОВІЧ

Сёння захваральнасць беларусаў на прастуду і грып знаходзіцца на неспідным узроўні. І нават у сталіцы рост колькасці новых выпадкаў ВРВІ на мінулы твдні спыніўся, хоць, па папярэдніх прагнозах медыкаў, другая хваля грыпу павіна была ахапіць тэрыторыю Беларусі яшчэ напрыканцы студзеня ці ў пачатку лютага.

Аднак рабіць прагнозы — справа няўдзячная. Магчыма, сухое марознае надвор'е перашкаджае распаўсюджванню вірусаў, а магчыма, дала эфект праведзеная восенню вакцынацыя ад сезоннага грыпу. Усё ж упершыню прышчэпкам ад грыпу атрымалася ахапіць 10,8 працэнта насельніцтва Беларусі. Затое рабіць прышчэпкі супраць пандэмічнага грыпу наш народ чамусьці не спяшаецца. Сулаколілі людзі ці што? Характэрна, што ў снежня-студзеня ўсё цікавіла, а калі ж можна будзе застрахавацца з дапамогай вакцыны ад свайнога грыпу, які не на жарт напахолаў усіх вялікай колькасцю ўкладзенняў у выгледзе пнеўманіі? Магчыма, чаканне пастануплення вакцын у Беларусь некалькі зацягнулася, і многія засумняваліся, ці не позна прышчэпкі ад грыпу напрыканцы зімы? Тым не менш сезон грыпу і ВРВІ завяршаецца ў нашых шыротатолькі ў сакавіку-красавіку, а гэта значыць, што ў вострых рэспіраторных інфекцый яшчэ ёсць шанцы «узязь равнанш». І ўсеагульная зааплакванасць насельніцтва будзе гэтакім толькі спрыяць.

— Цяпер у паліклініках Мінска ёсць расійская вакцына «Монагрыпол Плюс». Гэта інактывавана вакцына адрозніцца да апошняга пакалення грыпозных вакцын, у склад якіх уваходзяць толькі асобныя паверхневыя антыгены вірусу грыпу. А таму ўвядзенне такіх вакцын, як правіла, не суправаджаецца ніякімі поствакцынальнымі рэакцыямі, нават у людзей з хранічнай паталогіяй, — расказвае загадчык аддзя-

Продаж лікёра-гарэлачных вырабаў у 2009 годзе ўзрос на 14,4 працэнта

На спажывецкім рынку Беларусі ў 2009 годзе рэалізавана алкагольных напіткаў і піва на В4904,9 млрд, што ў агульным аб'ёме рознічнага таварабароту гандлёвых арганізацый складае 12 працэнтаў. Аб гэтым паведаміў БЕЛТА ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

У мінулым годзе прададзена алкагольных напіткаў і піва ў абсалютным алкаголі ў аб'ёме 9236,6 тыс. дал, што складае да ўзроўню 2008 года 97,8 працэнта. Продаж гарэлкі знізіўся на 1,4 працэнта і склаў 10728,3 тыс. дал. Рэалізацыя лікёра-гарэлачных вырабаў узрасла на 14,4 працэнта і склала 1268,4 тыс. дал. Павялічыўся таксама продаж піва — яго прададзена на 26484,9 тыс. дал, што на 6,3 працэнта больш, чым у 2008 годзе. На 1,2 працэнта больш рэалізавана пеністыя вінаў, уключаючы шампанскае. Іх прададзена 1147,2 тыс. дал. Рэалізацыя слабаалкагольных напіткаў павялічылася на 3,8 працэнта і склала 1352,8 тыс. дал.

лення імунапрафлактыкі Мінскага гарадскога цэнтэра гігіены і эпідэміялогіі Ірына ГЛІНСКАЯ.

— Вакцына «Монагрыпол Плюс» — можа будзе застрахавацца з дапамогай вакцыны ад свайнога грыпу, які не на жарт напахолаў усіх вялікай колькасцю ўкладзенняў у выгледзе пнеўманіі? Магчыма, чаканне пастануплення вакцын у Беларусь некалькі зацягнулася, і многія засумняваліся, ці не позна прышчэпкі ад грыпу напрыканцы зімы? Тым не менш сезон грыпу і ВРВІ завяршаецца ў нашых шыротатолькі ў сакавіку-красавіку, а гэта значыць, што ў вострых рэспіраторных інфекцый яшчэ ёсць шанцы «узязь равнанш». І ўсеагульная зааплакванасць насельніцтва будзе гэтакім толькі спрыяць.

— Цяпер у паліклініках Мінска ёсць расійская вакцына «Монагрыпол Плюс». Гэта інактывавана вакцына адрозніцца да апошняга пакалення грыпозных вакцын, у склад якіх уваходзяць толькі асобныя паверхневыя антыгены вірусу грыпу. А таму ўвядзенне такіх вакцын, як правіла, не суправаджаецца ніякімі поствакцынальнымі рэакцыямі, нават у людзей з хранічнай паталогіяй, — расказвае загадчык аддзя-

КАРУПЦЫЯ І ПАКАРАННЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прадстаўнік Генпракуратуры лічыць, што пытанні правядзення апэратыўных эксперыментаў у Беларусі дастаткова поўна ўрэгуляваныя існуючымі нарматыўна-прававымі актамі. А вось як гэтыя акты прымяняюцца на практыцы, залежыць выключна ад выканаўцаў — канкрэтных службовых асобаў праваахоўных органаў. Менавіта там павіна быць сістэма кантролю і адказнасці за тое, як праводзіцца гэтыя эксперымэнты. Ігар Грэйба, у сваю чаргу, лічыць, што апэратыўныя падрадзельныя праваахоўных органаў павіны больш актыўна праводзіць апэратыўна-вышукковыя мерапрыемствы, у тым ліку і апэратыўныя эксперымэнты па выяўленні нячыстых на руку асобаў.

— Сутнасць у тым, што хабарніцтва — вельмі патэнтны від злачынства, які выяўляецца ў асноўным з дапамогай заўніку. Пры гэтым, як правіла, да крымінальнай адказнасці прыцягваюцца службовыя асобы (учары, педагогі) сярэдня і ніжняга звяна. Я лічу, што для больш высокага ўзроўню раскрыцця падобных злачынстваў неабходны сур'ёзныя апэратыўныя распрацоўкі, новыя падыходы ў следчай рабоце. Але гэта не значыць, што можна грэбаваць патрабаваннямі заканадаўства. Ні ў якім разе нельга парушаць канстытуцыйныя правы людзей. Дзяржаўныя органы маюць права законнымі спосабамі правяраць, як службовая асоба

«РАЗМЕРКАВАННЕ СПЕЦЫЯЛІСТА ў ІНШЫ РЭГІЁН МОЖА ДАЦЬ ЯМУ БОЛЬШЫЯ ШАНЦЫ, ЧЫМ ПРАЦА ў СТАЛІЦЫ»

«Мая дачка сёлета заканчвае педагогічны ўніверсітэт імя М. Танка па спецыяльнасці «Філолаг». Жыве яна цяпер на здымнай кватэры ў сваякоў, а часовае рэгістрацыя ў яе пазначана па адрэсе галоўнага корпусу педуніверсітэта. Дачка хацела б застацца жыць і працаваць у сталіцы. Спрабавала знайсці ў горадзе працу, падыходзіла ў пэўныя месцы, напрыклад, у дзіцячы садок, аднак там, не адмаўляючы ў магчымым прывіме, патрабавоць, каб была пастаянная рэгістрацыя. Якім чынам нам яе можна зрабіць і якія магчымыя наступствы для дачкі яна можа мець у плане далейшага працаўладкавання? Размеркаванне на іх пятым курсе будзе ў чэрвені. З такімі пытаннямі на «гарачую лінію» «Звязды» звярнулася наша чытка з Вілейскага раёна. Як мы ўжо ўдакладнілі ў самой студэнткі-выпускніцы, у кватэры сваякоў зарэгістрацыя нельга — не хапае жылплошчы».

Па каментарыі мы звярнуліся да намесніка старшыні Цэнтральнага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Рамана ДАПІРЫ. — Нават калі дзятчына па аб'ектыўных прычынах не зможа зарэгістрацыя ў кватэры сваякоў — там не хапае жылплошчы, — яна можа аформіць рэгістрацыю па адрэсе любой іншай здымнай кватэры. — адказаў Раман Сопівач. — Аднак трэба адказаў ж падкрэсліць галоўнае: сам факт наяўнасці мінскай рэгістрацыі не цягне за сабой абавязковае размеркаванне маладога спецыяліста ў сталіцы, як, магчыма, упэўніў студэнтка і яе маці. Увогуле, установы адукацыі горада ў асноўным забяспечаны

кадрамі па спецыяльнасці «філолаг». Калі на іх і будучы заўважыць з боку сталічных устаноў адукацыі, пры размеркаванні будзе ўлічана не толькі факт наяўнасці мінскай рэгістрацыі, але і іншыя моманты: якой па ліку ў чарзе на размеркаванне стаіць дзятчына, што, у сваю чаргу, залежыць ад яе паспяховасці ў вучобе. І пры роўных іншых умовах перавага ўсё адно будзе аддавацца маладым спецыялістам, якія стала дагэтуль пражывалі ў сталіцы, ці, напрыклад, знаходзяцца ў шлюбе, выхоўваюць маленькіх дзятцей ці мусяць даглядаць блізкіх сваякоў-інвалідаў і інш. Калі так ужо хочацца застацца ў Мінску, можна напачатку паспрабаваць атрымаць запыт ад той арганізацыі, што

ВЫЙГРАЎ МІЛЬЯРД У ЛАТАРЭЮ? МАЕШ ПРАВА АТРЫМАЦЬ ЯГО БЕЗ АГАЛОСКІ

«Сям'я мінчан Навуменкаў выпісвае і паважае «Звязду». Больш за тое, глава Пётр Андрэвіч дастаткова рэгулярна адрасна нам розныя пытанні, якія, трэба падкрэсліць, даволі часта маюць, як мы ўжо неяк зназналі, не вузкае, а шырокае грамадскае гучанне. Да чацвярга зараз далучыўся і сын Уладзімір Патрвіч, які, трэба меркаваць, будзе не менш актыўным нашым рэспандэнтам. Вось якія першыя пытанні мы атрымалі ад яго.

«Надзайна па тэлебачанні паказвалі чалавека, што выйграў у латарэю мільярд рублёў. У гэтай вярэй у мяне узніклі пэўныя меркаванні. Раней, у савецкія часы, самым буйным выйгрышам быў аўтамабіль «Волга». — Але мільярд рублёў (!) — гэта калі васым трохпакаёвых кватэраў аднаму чалавеку! Гэта воем уздельнікаў кватэраў можна было б узнагародзіць кватэрай... Пры такіх памерах аднаго выйгрышу астатнія уздельнікі нічога не атрымаюць. Але можна было б абмежаваць памер аднаго выйгрышу, скажам, трохпакаёвай кватэрай. У ЗША таксама разыгрываюць вельмі буйныя выйгрышы, але там машытабы эканоміі іншыя ўзровень жыцця большы... Гэта адзін бок пытанья — «маральны». А ёсць і іншы бок — крымінальны. Ну навошта паказваць гэтага чалавека па тэлебачанні? Каб усё бандыты крадліва і дэлежка за межамі запомнілі яго ў твар? А ён жа просты чалавек, у яго няма ўзброенай аховы, які няма ў яго дзятцей і ўнукаў. Для рэкламы

кля хранічных захворванні (асабліва эндакрыннай, дыхальнай і сардэчна-сасудзістай сістэмы). А для таго, каб абараніць ад інфіцыравання маленькіх дзятцей, мэтазгодна зрабіць прышчэпку супраць пандэмічнага грыпу дарослым з найбліжэйшага іх акружэння (бацькам, бабулям, дзядулям, старэйшым брацікам і сястрычкам). Вакцынацыя дарослых з дапамогай вакцыны «Монагрыпол Плюс» праводзіцца на платнай аснове ва ўсіх дарослых паліклініках горада. Дзятці могуць атрымаць прышчэпкі ў дзіцячых паліклініках № 10 (вул. Шышка, 24, тэл. 341 46 06), № 20 (вул. Альшўскага, 29, тэл. 204 72 25) і гарадскім цэнтэры вакцынапрафлактыкі на базе дзіцячай інфекцыйнай клінічнай бальніцы (вул. Якубоўскага, 53, тэл. 258 76 12).

Дарчы, па меркаванні міжнародных экспертаў, першая хваля пандэміі аказалася не такой інтэнсіўнай у многім дзякуючы таму, што падчас папярэдніх пандэміяў у асноўнае медыцыны не было такога вялікага арсенала супрацьэпідэмічных мераў, якія ёсць сёння. У прыватнасці, важную ролю адыгралі шматлікія супрацьвірусныя сродкі, апэратыўнае інфармаванне насельніцтва аб распаўсюджванні і мерах прафілактыкі рэспіраторных інфекцый, увядзенне каранцінных мерапрыемстваў, а таксама апэратыўнае распацоўка і вытворчасць дастатковай колькасці вакцын і праведзеная ў рэкордныя тэрміны глабальная кампанія па вакцынацыі як супраць пандэмічнага, так і супраць сезонных штамаў вірусу грыпу.

Па звестках Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, высокай узроўні распаўсюджвання рэспіраторных вірусаў назіраюцца цяпер у Польшчы і іншых усходнеўрапейскіх краінах, у Японіі, а таксама ў Паўднёвай і Паўднёва-Усходняй Азіі. У найбліжэйшы час пад'ём з'ахваральнасці «кахецыя ў Аўстраліі і Новай Зеландыі».

Надзья НІКАЛАЕВА.

выконвае надзеленыя паўнамоцствы, ці не зложыцьва імі.

Карыстаючыся магчымасцю, прадстаўнік Генпракуратуры звярнуў да чыноўнікаў:

— Задумваючыся, перш чым ісці на тое, ці іншага службовае злачынства: а раптам за вамі нехта зназірае!

І выказаў спадзяванне, што пасля яго слоў большасць з іх раз і назаўсёды адмовіцца нават ад думкі парушыць закон.

Карупцыйныя злачынствы ў Беларусі ўсё часцей умяняюцца арганізаванымі групамі

Як паведаміў Ігар Грэйба, у выніку сумесных дзятчанняў усіх праваахоўных органаў у 2009 годзе было выяўлена 3366 карупцыйных злачынстваў, што на 23 працэнта больш, чым у 2008 годзе. Найбольш іх колькасць выяўлена ў гандлі (482), прамысловасці (427) і арганізацыях (421).

Карупцыйная злачыннасць у Беларусі набывае арганізаваныя формы, — заўважаў намеснік начальніка другога ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаваным злачынствам і карупцыяй МУС Беларусі Андрэй РАМУНЬОУСКІ.

— Пра гэта сведчыць прырост карупцыйных злачынстваў, учыненых у складзе арганізаваных груп. У прыватнасці, крадзеж шляхам зложывання ў службовым паўнамоцтвам іх асобаў прычымна ў два

Прамы рэйс з Мінска ў Пекін плануецца арганізаваць у 2010 годзе. Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра транспарту і камунікацыі Мікалай Верхавец ў чора на пасяджэнні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага саюда Беларусі. З гэтай мэтай мяркуецца набыць самалёт для далёкіх пералётаў, які будзе спыняцца для дазараўкі ў расійскіх аэрапортах.

Конкурс беларусчак і краўцоў, што працуюць у сферы аказання паслуг, упершыню пройдзе ў Віцебскай вобласці. Да ўдзелу ў ім запрошаныя не толькі майстры індывідуальнага пашыўу са службы быту, але і прадпрыемствы, што аказваюць насельніцтву такія ж паслугі.

У Цэнтральным Доме афіцэраў у Мінску адбыўся пажар. Загарэлася раніцай 9 лютага ў кавярні, што размяшчаецца ў падвальным памяшканні Дома афіцэраў. Паведамленне аб пажары паступіла ў службу ратавання ў 6.38. Для ліквідацыі агню выехалі 19 машын, бо на аб'екты, дзе можа знаходзіцца шмат льеваў, накіроўваецца вялікая колькасць тэхнікі. Як высветлілі спецыялісты, у памяшканні гарэла мэбля на плошчы 1,5 квадратнага метра. Папярэдняя прычына ўзгарання — кароткае замыканне электраправодаў. Наведальніку ў памяшканні ў гэты час не было, бо кавярня працуе да чацвёртай гадзіны раніцы. Ратавальніку выклікаў вартаўнік.

У Лідскім раёне сын забіў маці да смерці. Тры гадына 1949 г.н. знайшлі ўрачы хуткай дапамогі ў двары жыллага дома ў вёсцы Гердзевічы. Па словах непрацоўчага 32-гадовага жыхара Ліды, сына памерлаў, які і выклікаў медыбрыгад, жанчыне раптоўна зрабілася дрэнна. Аднак праведзеная экспертыза паказала, што пенсінерка памерла ад пераломаў грудзіны і рэбраў, разрыву лёгкага, печані і вострай страты крыві. Як высветлілі супрацоўнікі праваахоўных органаў, жанчына памерла ад пабоў уласнага сына. Той жорстка забіў яе, калі яны разам вярталіся дамоў з расцей, пагрукі збітую жанчыну на сані і прывёз у двор дома. Падазроны затрыманы, у дачыненні да яго завездзена крымінальная справа.

У Якуцку (Расія) шпітальняны з

10
ЛЮТАГА
2010 г.
СЕРАДА
№ 5 (15609)

ЗВЯЗДА

ЧЫРВОНАЯ

«Дзіма, ну якая ў цябе харызма? Трэба табе кідаць школу»

Журналіст мяняе прафесію

Пра адваротны бок мадэльнага жыцця

«Журналіст будучыні»

Творчы конкурс пад такой назвай праходзіць у Беларусі з 27 студзеня па 16 лютага. Кожны яго ўдзельнік павінен прадставіць эсэ — свой погляд на сучаснасць для новага пакалення. Пераможца атрымае ноўтбук Apple MacBook. Лепшая праца будзе змешчана ў спецыяльную капсулу разам з фільмам — пасланнем будучай моладзі і перададзена на 10-гадовае захоўванне ў галерэю сучаснага мастацтва «Ў».

«Журналіст будучыні» — гэта завяршальны этап усебеларускай акцыі «Пакінь сваё пасланне нашчадкам!» ад кампаніі «Бабруй». Гэты творчы конкурс дае магчымасць выказацца і маладым прадстаўнікам журналісцкага брацтва, і актыўным студэнтам-блогерам, якія робяць першыя крокі ў прафесію.

У фінал выйдучы пяцёра канкурсантаў з самымі арыгінальнымі і цікавымі пасланямі будучым пакаленням. А лепшы з лепшых атрымае званне «журналіста будучыні» і галоўны прыз.

Для ўдзелу ў конкурсе неабходна зарэгістравацца на спецыяльнай старонцы ў сацыяльнай сетцы «Вконтакте», пасля чаго выканаць творчае заданне — напісаць эсэ пра сучаснае жыццё «2010 год. Планета Зямля», ці адправіць свае кантакты і спасылку на гатовыя эсэ ў сваім блогу на info@zachetparty.by.

Акрамя маладых журналістаў шанц заявіць пра сябе ёсць і ў дызайнераў. За права афармлення капсулы, у якой будзе захоўвацца пасланне, прамагаюцца самыя таленавітыя дызайнеры галерэі «Ў». Імя дызайнера, чыя ідэя будзе ўвасоблена ў дызайне капсулы, таксама ўвойдзе ў гісторыю праекта.

Фінал конкурсу «Журналіст будучыні», прэзентацыя фільма і закладка ўнікальнай капсулы пройдуць 19 лютага ў галерэі сучаснага мастацтва «Ў». Роўна праз 10 гадоў пасланне будзе распапачана.

Іна АРЭХАВА.

ПАЎДНІЎВЫ ВОСТРАЙ СЯРОД ЗІМЫ



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Зімовы сад — адзін з самых цікавых куткоў Экалагічнай гімназіі № 19 Мінска, у якім настайнікі і вучні могуць не толькі адпачыць, але і папрацаваць: тут праводзяцца заняткі па біялогіі, якія вельмі любіць адзінаццацікласніца Юлія СКАКУН.

Частае выкарыстанне навушнікаў пагражае...

Прамернае захапленне сучаснай моладзі праслухоўваннем музыкі ў навушніках можа адмоўна паўплываць на наступленне узроставай тугавасці.

Такую думку выказала галоўны дзіцячы отарыналарынгалаг Міністэрства аховы здароўя, загадчыца дзіцячага сурдафнаіятрычнага аддзялення РНПЦ отарыналарынгалогіі Марына Пясочка.

«Чым больша нагрузка на слухавы орган, тым хутчэй ён зношваецца. Калі цяпер узроставае змяненні слыху наступаюць у людзей пасля 60 гадоў, то ў сувязі з павальным прымяненнем аўдыёапаратуры узроставае тугавасць будзе наступаць раней», — сказала урач.

Паводле яе слоў, з распаўсюджваннем моды на навушнікі апошнім часам значна ўзрасла колькасць захворванняў знешнім атытам.

Школа юнгароў

ГІСТОРЫІ ДЗЕДА МАРКЕЛА

Мне заўсёды падабаліся расказы маёй бабулі Валі пра свайго дзеда і майго прапрадзёда Маркела. Калі ўсе ўнкі прыязджалі да бабулі ў госці, то перш за ўсё распывалі пра яе дзяціства, пра мінулае, пра нашых продкаў. Мы ўсяджаліся на канату і ўважліва слухалі займальныя апаведы. Асабліва нам падабаліся гісторыі пра дзеда Маркела, выпадкі з яго жыцця былі вельмі цікавыя і незвычайныя. Я заўсёды захаплялася імі. Нядаўна я падумала, чаму б не напісаць артыкул у газету. Вось адна гісторыя з жыцця гэтага чалавека.

Было гэта падчас Вялікай Айчыннай вайны, дзесьці ў 1942 годзе. Дзед Маркела на фронт не ўзялі, ён быў стары. І са свайго жонкай Еудакія застаўся на акупаванай немцамі тэрыторыі ў вёсцы Забожары, што на Віцебшчыне. Немцы ўсталёвалі свае парадкі і загадалі кожнаму двару, дзе былі мужчыны, ездзіць па чарзе ў раённы цэнтр Лепель і выконваць тую працу, якую скажучы. За гэтым пільна сачылі наглядачыкі, і непадпарадкаванне строга каралася. Вось наступіла чарга дзеда Маркела ехаць у Лепель. Адлегласць 18 кіламетраў, і каб дабрацца да вясмы раныцы, доводзілася ўставаць вельмі рана і вязаджаць гадзін у пяць. Ён запрог свайго лядшачага коніка, узяў з сабой кавалек хлеба і вараную бульбачку. Нацягнуў кажухі і абую вавалкі, бо сталі лютыя студзенскія маразы. Прыхаліў рыдлёўку. Усё паклаў на саны, перахрысціўся і паехаў. Дарогу асвятляў месяц. Цішыня... Чуваць толькі шум ветру і рыпенне снегу пад паалазмі саней. І тут, паднімаючыся ўгару, удалечыні дзед убачыў падпаленыя агеньчыкі і нечых шэрыя сілуэты. Пад'язджае бліжэй і бачыць — сем велізарных ваукоў, а наперадзе — мацёрная ваўчыца. Страх праняў да самых пятаў, здавалася, што сэрца васьць-васьць выскачыць з грудзей. Але дзед не мог нават паварушыцца, страх скаваў усё цела. А ваўкі стаялі і проста глядзелі. Дзед Маркел вельмі баўся, што конь ірване наперад, а ваўкі тут жа іх дагоняць і раздзяруць. Ён нават паспрабаваў змірыцца з думкай, што будзе сяджанкам для гэтых зласлівых драпежнікаў, але гэта не ўкладвалася ў галаву. Ён вярнуўся змагца да апошняга. Узяў рыдлёўку — хоць чым-небудзь адбіцца можна будзе. Разважаць не было калі, конь набліжаўся да зграі. Ваўчыца пільна глядзела то на кабылу, то на дзеда, ацэнюючы, мабыць, будучую здабычу. Дзед Маркел вельмі хваляваўся за рэакцыю каня, але, да дзедавага здзіўлення, ён замарудзіў крок, але не панёсся, як гэта звычайна робяць маладыя, проста прыціснуў да галавы вушы. І тут метраў за пяць ваўчыца перабегла дарогу і схавалася паміж дрэвамі, за ёй другі, трэці воўк. Апошні акінуў поглядам здабычу і ўцёк за астатнімі ў лес. Так уся воўчая зграя апынулася на іншым баку дарогі. А дзед сядзеў, затаіўшы дыханне і маліўся. Потым павольна паехаў далей. Дзед Маркел, пакуль дабраўся на працу ў Лепель, змакрузь да ніткі, а валасы яшчэ больш пасівелі. Вярнуўшыся дадому, ён яшчэ доўга ўгадваў пра тое, што застаўся жывы дзякуючы каню і шчасліваму выпадку.

Надзея ЗАЙЦАВА, вучаніца 11 «Б» класа сярэдняй школы № 217 г. Мінска.

РАБОТА НАД ПАМЫЛКАМІ...

Кансультацыйныя заняткі па выніках другога этапу рэпетыцыйнага тэсціравання плануецца праводзіць у Белдзяржуніверсітэце з поўным разборам двух варыянтаў тэстаў. Працягнецца кансультацыйных заняткаў складае 4 акадэмічны гадзіны.

27 лютага ў БДУ пройдуць кансультацыйныя заняткі, дзе будуць разглядацца вынікі ўдзельніцкага тэсціравання па беларускай мове, 6 і 7 сакавіка — па рускай мове, 28 лютага — па хіміі і англійскай мове. Удзельнікі тэсціравання па біялогіі змогуць атрымаць кампетэнтную кансультацыю 6 сакавіка, па матэматыцы — 7 сакавіка, а на 14 сакавіка запланавана правядзенне кансультацый па фізіцы, гісторыі Беларусі і грамадзнаўстве.

Рэгістрацыя на кансультацыю ачышчальнікаў у галоўным корпусе Белдзяржуніверсітэта (праспект Незалежнасці, 4, каб. 116) з 10 00 да 17 00 (з панядзелка па пятніцу) і з 10 00 да 14 00 па суботах. Рэгістрацыя завяршаецца ў 13 гадзін. Рэзультаты вынікаў тэстаў будзе атрымаць у чакер, што папярэдняе правядзенне кансультацый. Кошт кансультацый ў складзе групы складае 5 тысяч рублёў за адзін прадмет.

Надзея НІКАЛАЕВА.

А НА СТАРЦЕ НАШЫ ЁСІХ АПЯРЭДЗІЛІ...

Каманда БДУ ўвайшла ў дваццаты лепшых камандаў свету, заняўшы 14-е месца ў фінальных спаборніцтвах чэмпіянату свету па праграмаванні сярод студэнтаў, што прайшлі ў Харбіне (Кітай). Медалі заваявалі каманды 13 універсітэтаў, якія разшліся па 7 і 6 задач з 12 прапанаваных. Беларусь засталася літаральна ў адным кроку ад прызёраў: яны здолелі

ТАБЕ, АБІТУРЭНТ!

Пабудоваць сваю адукацыйную траекторыю, атрымаць кансультацыйную дапамогу ў выбары прафесіі, перспектывнай работы і галіны прымянення ведаў, знайсці свой арыенцір у сферах адукацыйных паслуг мінчане змогуць наведваць выставу «Адукацыя і кар'ера», якая фактычна адкрые прыёмную кампанію 2010 года. **Выстава пройдзе з 25 па 27 лютага ў памяшканні Мінскага дзяржаўнага паліца дзяцей і моладзі (Старавільны тракт, 41).**

Спецыялізаваная выстава «Адукацыя і кар'ера» ладзіцца ў Мінску Камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама і выставачным падпр'емствам «Экспарфорум», пачынаючы з 2003 года. З кожным годам яе папулярнасць і сярод навуковай моладзі, і сярод устаноў адукацыі расце. Летась выстава сабрала на сваіх плошчах больш як 90 удзельнікаў: навуальныя установы ўсёх узроўняў навучання, пазашкольныя установы, міжнародныя адукацыйныя цэнтры, вытворцаў змэблі і абсталявання для ўстаноў адукацыі, розныя выдвечы. За тры дні работы выставу наведвалі больш як 10 тысяч чалавек.

Сёлета экспазіцыя выставы абяцае быць не менш разнастайнай: тут будуць прадэманстраваны адукацыйныя паслугі ВНУ і сістэмы дыстанцыйнага навучання, студэнцкія праграмы абмену і моўныя курсы, новыя інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыйным працэсе і праграмы профільнага навучання, бізнес-адукацыі і курсы павышання кваліфікацыі, навуковая і вучэбна-метадычная літаратура, развіццёвыя дапаможнікі і школьна-пісьмовыя прыналежнасці.

У рамках выставы прадугледжана разнапланавая праграма з правядзеннем тэматычных семінараў, сустрэч, прэс-канферэнцый і «круглых сталаў». Напрыклад, 25 лютага ў 13.00 адбудзецца прэзентацыя Германскай службы акадэмічных абменаў (DAAD) «Навучанне ў Германіі. Тэст DaF, opDaF», а ў 14.00 — семінар «Прыродазнаўчая і матэматычная адукацыя ў БДУ». 26 лютага пройдзе прэзентацыя праграмы «Педагогіка здароўя» (укараненне здароўеберагальных тэхналогій у вучэбна-выхаваўчы працэс). Арганізатар прэзентацыі — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры. 26 лютага таксама адбудзецца прэзентацыя Амерыканскага ўніверсітэта ў Бальгарыі і семінар «Гуманітарная і сацыяльна-эканамічная адукацыя ў БДУ».

Надзея НІКАЛАЕВА.

Я малюю. Маю права

Да 20 лютага ў галерэі мастацтва «Спадчына» працягнецца выстава дзіцячага малюнка «Я малюю свет, у якім жыць». Арганізатарам мерапрыемства сталі Беларускі дзіцячы фонд, сетка крамаў бытавой тэхнікі «Пяты элемент» і ўласна галерэя.

БДФ вырашыў прыцягнуць такім чынам увагу дзяцей і дарослых да прынтаў 20 гадоў таму Арганізацыі Аб'яднаных нацый Канвенцыі аб правах дзяціці. На працягу снежна-студзенскага перыяду атрымаў каля 1000 малюнкаў, 50 з якіх прыехалі ў Мінск. На выставе панавала цёплая, добразычлівая, нават сярбруская атмасфера, магчыма таму, што ўсе ўдзельнікі адкрыцця сабраліся дзеля дзяцей. Паводле слоў прадстаўніка сеткі «Пяты элемент» Юліі Дэйкавай, бізнес укладаў і будзе ўкладаць грошы ў тое, што не прыносіць яўных дывідэндаў, бо ў рэшце рэшт... кожны чалавек жана пакінуць не толькі матэрыяльны, але і духоўны след. Такім следам для кампаніі стала згаданая выстава. Дарчы, акрамя дзіцячых работ, у галерэі працуе ўсё шчыры экспазіцыя сучасных дарослых і ўнікальных маладых мастакоў. Дадаткова інфармацыя аб конкурсе ў Беларускім дзіцячым фондзе можна атрымаць на сайце www.bcf.by.

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ, вучань СШ №105.



Эксплібрэ «Звязды»

«ТРАПЛЯЕЦА СЁННЯ РАДЗЕЙ І РАДЗЕЙ, І блізка да зводу іх роду»

Гэтыя словы вядомы пэст і пісьменнік Віктар Гардзей прысвяціў маленькаму рачку з дзіўнай назвай «**Понтагары роднасая**». Рэлікт ледавіковай эпохі, гэты рачок жыў на вялікай глыбінні ў чыстых браслаўскіх азёрах, пакідаючы адзін за адным забруджаныя вадаёмы — як індэксатар чысціні нашых водаў.

Маленькі рачок, але ж надта хітрый: Жыве ён адвек у усюды, Толькі ў прадонні сцюдзёных азёр, Як Волас Паўднёвы ці Сунды.

А радкі, вынесеныя ў загаловак, можна адрасаваць многім насельнікам яркай і прыгожай кнігі, якую, па прызынанні аўтара, ён пісаў амаль два дзесяцігоддзі! «**Малая дзіцячая Чырвоная кніга**» — унікальная. Яе пісаў чалавек, які выдатна валодае пазытыўным словам, акрамя таго, любіць прыроду і, у адрозненне ад многіх, ведае яе і хоць, каб вядалі іншыя. «Не шодзь прыродзе, жыў з ёю ў згодзе!» — гэтым хоча навуачыць нас аўтар. Вучыць нас, можа, ужо і пазнавата, таму Віктар Гардзей звяртаецца ў сваёй кнізе да самага ўдзячнага чытача, да самай падатальнай аўдыторыі, якую можна аднолькава лёгка навуачыць і трымцець перад птушымым гняздзечкам, і ідраць ката да самай прашчынай гераюў кнігі ёсць невялікі верш, кароткая замальбўка, якая расказвае пра звычайкі і адметнасці, а таксама, што вельмі важна для дзіцячага выдання — абавязковы «партрэт» таго, пра каго ідзе размова.

Хто з вас бачыў велікана сома? Каб падняць, дык трэба добры крук! Там, на дне, а гэта значыць — дома, Сом жыць, яны, як вярчук.

Вір ці яма ў цемні падводнай — Вось такое сомава жытло. Рыбыны чародкі аніводнай Без урону тут не прапылю.

Не вандронік сом і не бадзья, Мае кволы зрок і кепскі слых,

Ды хвастом лупце, быццам дзягій Неслухавым сомікаў малых...

А паглядзіце, як лёгка кладацца радкі, прысвечаныя матульцы — **пералічкі вялікай.**

У падлеску, на дарозе Матэлькі сеў у зямлю.

След ляс дажджамі поўны — Будзе вадалю цудоўны.

Мучыць смага, ды на кветкі Не садзіцца жэўжы гэтка.

Сонца глянула з-за хмаркі — Стаў падлесак яркі-яркі.

Матэлькі дзевецка дзіўны — Зяе бляскам пералічкі...

Малым няцэлка запомніць такія вершы, а заадно і тых, каму яны прысвечаныя. Запомніць, каб абараніць. Можна шмат казаць пра экалагічнае выхаванне, а можна проста навуачыць любіць усё жывое, што навакол. Любіць сваю зямлю, вучыць і любіць сваю мову. Нават у адметных беларускіх назвах птушак, жабак, матульчых чвэцца прыемная слыху мелодыка... **Блакціцца, стронга, шулёнак...** Ёсць яшчэ **палятуха, пугач, кугакаўка, рапуха, саракуш, хахуля...** Кожнаму з іх прысвечаны верш і артыкул. А паспрабуеце ўгадаць, хто такія **кашаніль польская, мнемазіна, падальры?** Так што знойдзецца цікавая чытанка не толькі для дзетак. Кожная жывая істота, пра якую ідзе размова ў кнізе, добра праілюстраваная, што дае магчымасць пазнаць яе пры сустрэчы. Пастараліся і выдаўцы — папера ў выдання трывалая, тоўстая, шырдыт разборлівы, вялікі. Сапраўдны падарунк у самя — і беларускамоўна, і тую, хто імкнецца навуачыцца роднаму слову.



Уладзіслаў ВАРОНІЧ.

МЕЦЭНАТЫ МІЖВОЛІ? Ці ёсць у садках рэчы, набытыя не за грошы бацькоў?

Рэзанава

Прачытала ў вашай газеце матэрыял «Спацьня ў садку, як у... цягніку» Аляксандра Пукшанскага і хачу падзякаваць за праблему, якую закрануў аўтар.

У нашым садку таксама была праверка санстанцыі, якая вызначыла, што асвятленне ў грун-ку, куды ходзіць мой малы, слабае. Выхавальнікі тэрмінова сабралі бацькоўскі сход і паставілі нас перад фактам: у групе трэба мяняць свят-лыні, а яшчэ неабходна фарбаваць дзіцячую пляцоўку на вуліцы. Бацькоўскі сход вышарыў сабраць грошы на фарбы для дзіцячай пляцоўкі, а святлыні пакінуць як ёсць. Наглядзеўшы на тое, што бацькі выступілі супраць замены асвятляльных прыбораў, «малымі паршымі» грошы з нас сабралі і на гэта, і ў дадатак — на фарбанне столі і замену шпалераў. Вось вам і добраахот-на дапамога бацькоўскага камітэта. Два разы на год нас, усіх бацькоў, проста інфармуюць, што садку патрэбна тое і гэтае. І мы пако-рана здаём грошы і на крысьні, і на дыван, на шторы, на посуд для групы, на магніфон, на мыльныя сродкі, на цацкі, на кніжкі для садка, на ўпрыга-жэнні для аўтаваў, на рамонты... Часам стварэ-цца ўражанне, што ў садку наогул няма такой рэчы, што куплена не за бацькоўскія грошы. Ды і калі нашых дзяцей толькі бралі ў садок, іх бралі не за прыгожыя вочы, а за тое, што бацькі ўжо нешта набылі для садка.

Можна паспрабаваць абурэння і не здаць грошы, але пасля сорамна глядзець у вочы ін-шым бацькам, якія літаральна абдараўляю на карысць дзяцей. І вельмі шкада нашых выхавальнікаў. Бо яны акраш стаяць паміж двух а-гну: з аднаго боку — мы, абураныя пастаяннымі лабарамі бацькі, а з іншага — кіраўніцтва садка, якое вымушае іх «пабрацца», калі яны не стра-суюць з бацькоў шторы ці яшчэ што, кіраўніцтва садка інававаць: «Вы не ўмееце працаваць з бацькамі».

Я разумею, у краіне крызіс, і на садкі гро-шай не хапае. Калі мае дзіця будзе сядзець не на голай падлозе, а на дыване і спаць на нармальным ложку з добрым матрацам у ча-хле, няхай гэтыя лабары існуюць, але засмучае інашэ: чаму нашых дзяцей, а дакладней іх баць-коў успрымаюць як нейкую крыніцу дахода? З

нас жа яшчэ вымываюць грошы гурткамі, я па-цікавілася, чаму заняты ў гуртку пры дзіцячым садку такія дарагія, мне пачалі раскаваць пра амартызатары: маўляў, пакуль дзіця знаходзіцца на плятных занятках, выкарыстоўваецца свят-ло, энэргааўца падлога, дыван і гэтак далей. Але калі б мае дзіця ў гэты момант знаходзіла-ся не ў гуртку, а проста ў сваёй групе, гэтак жа га-рэла б святло і энэргааўца дыван, які, дарэчы, куплены за грошы бацькоў-спонсараў. І грошы, заробленыя на гуртках, ідуць не ў садок, а ў ра-ённыя аддзелы адукацыі. У матэрыяле спадара Пукшанскага напісана, што дашкольныя устано-вы фінансуюцца раённымі аддзеламі адукацыі. Цікава тады, на што ж усё ж такі гэтыя самыя аддзелы адукацыі выдзяляюць грошы. А яшчэ цікава, куды ідуць тыя грошы, якія дзіцячы са-дкі і школы зарабляюць для раённых аддзелаў адукацыі. І ведаецца, што самае страшнае: не тое, што ў садках не хапае мэблі, цацак, на якія збіраюць грошы бацькі. Наш бацькоўскі камітэт штомесяц скідаваецца на ... ежу для дзяцей, на пачына і яблыкі. Дзіця забірае адразу пасля вяр-тэчу ў садку ў натры гадзіны, а яно ўжо (ці яшчэ?) галоднае. Калі я паглядзела, якія пор-цы ў малых, мне жаліва стала — каша проста размазаная па талерцы. І пры гэтым на вяр-тэчу ў дадатак да кашы даецца толькі маленькі кава-лачак хлеба. Летас сокі ў меню з'явіліся толькі напрыканцы мая. Спадар Пукшанскі піша, што трэба за свае грошы набываць дзеціям фарбы і пластылін. А мне падаецца, час узяцца пы-танне пра тое, каб насаць дзецям у садок ужо і ежу.

І гэта не толькі ў садку, куды ходзіць мае дзі-ця. Сяброўка нядуна аддала маюга ў першы клас і скардзіцца на тыя ж харчовыя праблемы (яе малы займаецца на базе дзіцячага садка): дзеціям, якія застаюцца пасля заняткаў, выхва-целька раскладзе на талеркі порцы тыя адны пры гэтым кашы на талерцы — кот наплакуў. Чаму ў звычайных садках у меню дзіцяці няма свежай агародніны і садавіны: што, на моркву, капуста, ды яблыкі ў нас таксама крызіс? Калі з нас дзяржць грошы на мэблі, цацкі, мыльныя сродкі для садка, тады чаму з нас не збіра-

юць на нармальнае харчаванне нашых малых? На медыцынскае абслугоўванне. Чаму кожнае садку калі мінімум раз на год зарабляе ў садку бранкіт, прычым сезонныя захворванні на бран-хіт носяць масавы характар. Чаму садкі нават бяцца абвясціць каранціны, хоць эпідэміі бы-ваюць не толькі па групы? Чаму выхавальнікі просяць: «Вы не нясеце даведкі, аформіце так, быццам дзіця было ў адпачынку разам з баць-камі, бо з нашых заробкаў здымаюць грошы за хворых дзяцей».

Спадар Пукшанскі прапанава павялічыць за-робкі бацькам, каб яны маглі скідавацца на па-трэбы садка, піша, што ў бацькоў пайшло па 20 тысяч на чол, а з нас пазамінулаў восенню знялі 120 тысяч, а па вясне яшчэ 50, мінулаў во-сенню — 70, па вясне — зноў 50 (дадаць яшчэ штомесяцую плату за садок, гурток пры садку, грошы на лячэнне дзіцяці пасля наведвання дашкольнай установы, і якія ж тады павінны быць заробкі ў бацькоў). А вось тое, што трэба павялічыць зарплату работнікам дашкольных устаноў — відэаочна, бо з дзецьмі няма каму працаваць. Напрыклад, у нашым садку ўжо ка-торы год не хапае выхавальнікаў у некалькіх аднаклясах, з нянямі — тое ж самае. У сталіцы ўсяго дзюдак садкоў, якія ўкамплектаваныя цацкам, не хапае не толькі выхавальнікаў, але і іншых работнікаў. Але дзіва, пры гэтым у нас такі вя-лікі штат тых, хто правярае гэтыя садкі. Пару гадоў таму ў нашым садку была планавая пра-верка, калі яго «абноўка» больш за дзесяць ча-лавек. Пасля праверкі нічога не змянілася, затое калі яе «чалкі, увесь калектыў садка за-мест таго, каб працаваць з дзецьмі, сядзеў і пісаў розныя паперы. І таякі адзіны яны павінны рабіць рэгулярна, бо інакш правяральнікам не будзе чым заняцца. Нейк разгаварылася з вы-хавальніцай, дык та яна прызналася, што часам да 2-3 гадзін ночы сядзець, запайваю паперы для самых розных чыноўнікаў. Карысці ад гэтага ні садку, ні выхавальнікам, ні дзецям. Калі на самі садкі не хапае грошай, навошта тады ўтрымлі-ваць такія вялікія штаты чыноўнікаў? Можна, калі чыноўнікаў будзе менш, тады і грошай на садкі вылучацца стане болей?

— Алег, на што ты гатовы дэле мастацтва?

— (Пасля доўгіх разважанняў) Калі гэта спраўдана мастацтва, не штучнае, то на многае. Я ад-даў бы свае лепшыя гады жыцця для служэння мастацтву — ма-ладосць, што цяпер, у прынцыпе, і раблю.

— А калі ты адчуў, што твае рукі могуць не толькі відзець трымаць, а яшчэ і на гітары іграць, а галасавыя звязкі зольныя браць высо-кія ноты?

— Мне было дзесяць гадоў, калі я прыстасоўваўся на пад-ваконе і слухаў, як кампанія маладых людзей спявала песні пад гітару. Гэта былі спраўданыя песні, з надрывам, эмоцыяй, сі-лай. І я заразіўся іх музыкай. Мае рукі пацягнуліся да інструмента. Цікава, што мяне вучылі іграць на гітары гэтыя самыя падлет-кі са двара. І яны былі самымі лепшымі настаўнікамі, таму што іх творчасць самая шчырая і са-праўдная.

Ганна ДАШКЕВІЧ.



Зоркі... Гэта не што іншае, як распалены шары, якія ўтвараюцца ў працэсе тэрмаядзерных рэакцый пераўтварэння вадароду ў гелій пры высокай тэмпе-ратуры. Ніяўзброеным вокам на небе бачна каля 6000 зорак, па 3000 на кожнае паўшар'е. А колькі «зорак» штодня мы бачым на небасхіле айчынай эстрады? Дзясяткі, тысячы... Толькі на не-бе ўсе зоркі спраўдныя, а каб адшукаць такую несфабрыкаваную ў жыцці, трэба запасціся не адным тэлескопам. Думаю, што Алег Воранаў, які, дарэчы, па-лучыў спраўдана зоркай сябе не лічыць, падае надзею на тое, каб такі статус у хуткім часе завая-ваць. Не пад дзеяннем тэрма-ядзерных сілаў, а сваёй працай і мэтанакіраванасцю. І першыя вынікі ўжо ёсць. Алег працягвае пісаць песні, працуе над соль-ным альбомам, а паралельна атрымлівае працу вышэйшай адукацыі ў Полацкім дзяржаў-ным універсітэце.

— Ты студэнт дзёку ВВУ — Беларускага дзяржаўна-га ўніверсітэта культуры і мастацтваў і Полацкага дзяр-жаўнага ўніверсітэта. Як па-спяваеш?

— У ПДУ я вучуся на гісторыка-філалагічным факультэце і праз год змагу выкладаць англійскую і немцую мовы. Шчыра скажу, што вучоба ва ўніверсітэце куль-туры і мастацтваў мне бліжэй. Музыка кожны дзень са мною. Таму што гэта мае жыццё. Ды і на сцэне я адчуваю сябе больш упэўнена, чым калі дошка.

Адразу не пайшоў вучыцца па спецыяльнасці, таму што ў школе быў у фізіка-матэматычным класе, потым у мяне прачнуўся інтарэс да вывучэння замежных моў. І я ніколі не бачыў сябе ў ролі выканаўцы, таму што ўсе мае спевы былі на ўзроўні ама-тара. Толькі пасля таго, як чаты-

займацца творчасцю. Больш за тое, прайсці кастынг на тэлепраект «Новыя галасы Беларусі», у якім удзельнічалі вакалісты з усёй краіны. Як табе гэта удалося?

— Шчыра кажучы, на кастынг ісці не збіраўся. Я выступаў у Полацку, у сваім універсітэце, але не лічыў сябе прафесіяна-лам. Але мне стала цікава, як жа ацэніць мае вакальныя да-дзеныя прафесійнае журы. Касты-тынг праходзіў у некалькіх этапах. Першымі выступалі выканаўцы з вышэйшай музычнай адукацы-яй, затым з сярэдняй, базавай і потым тыя, хто вучыўся сам, у тым ліку і я. Нядзе праз месяц мяне патэлефанавалі і запрасілі ў Мінск. Вось так я спяваў, спя-ваў і апынуўся ў «Новых галасах Беларусі».

— Ты студэнт дзёку ВВУ — Беларускага дзяржаўна-га ўніверсітэта культуры і мастацтваў і Полацкага дзяр-жаўнага ўніверсітэта. Як па-спяваеш?

— У ПДУ я вучуся на гісторыка-філалагічным факультэце і праз год змагу выкладаць англійскую і немцую мовы. Шчыра скажу, што вучоба ва ўніверсітэце куль-туры і мастацтваў мне бліжэй. Музыка кожны дзень са мною. Таму што гэта мае жыццё. Ды і на сцэне я адчуваю сябе больш упэўнена, чым калі дошка.

Адразу не пайшоў вучыцца па спецыяльнасці, таму што ў школе быў у фізіка-матэматычным класе, потым у мяне прачнуўся інтарэс да вывучэння замежных моў. І я ніколі не бачыў сябе ў ролі выканаўцы, таму што ўсе мае спевы былі на ўзроўні ама-тара. Толькі пасля таго, як чаты-

ры гады таму я пачаў сам пісаць песні, музыку, зразумёў, трэба развіваць тое, што дадзена та-бе ад прыроды. Удзел у праекце «Новыя галасы Беларусі» толькі пацвердзіў мой талент.

— Што яшчэ змянілася ў тваім жыцці пасля гэтага конкурсу?

— Мне давялося спяваць з прэзідэнцкім аркестрам, а гэта і складана, і цікава адначасова. Я пазнаёміўся з многімі таленаві-тымі людзьмі. Самае гапоўнае — знайшоў сабе настаўніка Рыгора Палішчука, з якім мы цяпер зай-рама. Толькі пасля таго, як чаты-

мой патэнцыял як выканаўцы па максімуму. Пасябраваў з музы-кантамі прэзідэнцкага аркестра. Гэта вялікая ўдача, таму што яны дапамагаюць мне на дабравы-ных умовах запісаць свой соль-ны альбом. Мне, як студэнту, які зарабляе вялікіх грошай пакуль не можа, гэта вельмі карысна. Як бачыць, хоць я не трапіў у пацёр-ку лідараў, але ўзяў ад конкурсу нашмат больш, чым проста пера-маг.

— Дарэчы, спяваць у элект-рычых ты таксама пачаў не ад салодкага жыцця?

— Чатыры гады таму мне за-хацелася зрабіць прафесійную аранжыроўку сваёй песень. А гэта каштавала немалых грошай. Праз некалькі месяцаў мытар-ства па электрычых і песні свае запісаў і з ім ўжо пачаў зараб-ляць на астатнія. Пачатковы ка-пітал дапамагі сабраць кампа-зіцы Зюмфіры, «ДДТ», Лазарава, Елфімава ў маім выкананні. Да-рэчы, у электрычых мяне успры-малі на «ўра» і нават абураліся, чаму гэта я тут, а не на «Новай хвалі» ў Юрмале ці не на Еўра-бачанні. Гэты досвед проста ўні-кальны. Іншы раз, выступаючы на сцэне, ты не адчуваеш такой моцнай энергетыкі, якая была там. Ну і акустыка ў электрыч-ках выдатная. (Смяецца.)

— Усё ж такі ты плануеш прадаўчы кар'еру спявака?

— Безумоўна. Спудзіваю, што хутка буду прэзентаваць свой альбом. Пакуль у мяне нечатыры край работы. Аднак я веру, што ўсё ў жыцці невыпадкова.

— А калі бачыш зічку, жа-данне загадаеш?

— Я імкнуся злавіць гэтую зо-ранку.

Вольга КОРШУН.

3 чаго пачалася ваша кар'ера?

Ларыса ГРЫБАЛЁВА, спявачка:

Я ўсё жыццё спявала, але ніколі не думала, што звязу з гэтым сваё жыццё. Мой куратар у педагагічным універсітэце займаўся музыкай, падрацоўваў на вяселлях і карпаратывах. Ён бачыў, што мне таксама цікава творчасць, і задзейнічаў мяне. А потым паказаў відэаверсію маіх выступленняў Фінбергу. Вось так і пачалася мая кар'ера.

Ірына ЛЯПАРСКАЯ, галоўны трэнер нацыянальнай збор-най па мастацкай гімнастыцы:

Пасля ўніверсітэта адпрацоўвала размеркаванне ў Смалевічах. Там пачала ў кабінце дырэктара і спала на надзіманым матра-цы. А потым знайшла Ірыну Лобач і пераехала ў Мінск. Цяпер у мяне двухпавярховая кватэра. Галоўнае, нічога не бяцца.

Аляксей ХЛІСТОЎ, спявак:

Пасля дзіцячага садка я паступіў у музычную школу. Потым пачаў выступаць у вакальна-інструментальным ансамблі «Равес-нік» як клавішнік і вакаліст. Пасля школы вучыўся ў прафесійна-тэхнічным вучылішчы, але па прафесіі ні дна не працаваў. Цяпер мая прафесія — артыст-вакаліст вышэйшай катэгорыі.

Анатоль ДРАЗДЮ, начальнік упраўлення інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі:

— Усё жыццё я хацеў стаць пісьменнікам, аднак за гэта нель-га пражыць. Калі вучыўся на завочным аддзяленні ўніверсітэта, працаваў на заводзе слесарам. Потым працаваў у малатыражы, быў галоўным рэдактарам. Зараз я аўтар 6 выдзеныя кнігі і працую ў прэс-цэнтры.

Юбілей

ЛІЦЭЙ БДУ — ГЭТА БРЭНД

Свой дваццятгадовы юбілей адзначаюць на гэтым тыдні Ліцэй БДУ — адна з самых аўтарытэт-ных агульнаадукацыйных устаноў у нашай краіне.

За два дзесяцігоддзі са сцен Ліцэя БДУ выйшлі 4 тысячы выпускнікоў, больш як 600 з іх былі ўзнагароджаны на вы-ніках навучнага залатым ці сярэбраным медалямі. За 20 гадоў навучніцы ВВУ заваявалі 1006 дыпломаў рэспублікан-скіх алімпіяд, 74 з іх — у 2009 годзе. І 134 медалі прывезлі выхаванцы Ліцэя з міжнарод-ных школьных алімпіяд, у тым ліку 15 залатых.

Прыкладна 400 ліцэістаў сталі лаўрэатамі Спецыяльна-га фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы тале-навітай моладзі. Дзясягенні Ліцэя БДУ атрымалі высокую адзнаку Беларускага Урада. У 2004 годзе Ліцэю была прысуд-жана Прэмія Урада «За да-сягненні ў галіне якасці». А ў 2007 годзе званне лаўрэата было пацверджана.

Юбілейныя мерапрыем-ствы стартвалі ў Ліцэі БДУ 4 лютага. У гэты дзень ва ўра-чыстай, але «сямейнай» аб-станоўцы прагучалі цёплыя віншаванні ў адрас ліцэістаў і іх выкладчыкаў, а самі вучні рыхтуюць да круглай даты му-зычны канцэрт. 5 лютага ад-былася навукова-практычная канферэнцыя «Пешыя крокі ў навуку», на якой ліцэісты прадставілі свае дасягненні даследчых праектаў. У гэты ж дзень Ліцэй сустракаў гас-цей, з дзяржаўных і грамад-скіх арганізацый Беларусі, Расіі, Украіны, Казахстана і Швецыі. Завяршыліся святоч-ныя мерапрыемствы 6 люта-га. Раніцай тры каманды (дзе вучнёўскія і каманда выклад-чыкаў) сустраўся на спар-тыўнай пляцоўцы. А вечарам у канцэртнай зале «Мінск» прайшла сустрэча выпускні-коў, якія павіншавалі родны ліцэй музычнымі нумарамі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Напхненне

АЎТАР «ПОЛЬКІ БЕЛАРУСКАЙ» ПІША ДЛЯ ЁСІХ



Днямі на Століншчыне гасцяваў вядомы беларускі паэт Леанід Дранько-Майсюк. Самай працяглай была сустрэча ў мясцовай гімназіі. Яна пачалася са зна-ёмства з членамі клуба «Напхненне», які працуе пры аддзеле адукацыі Столінскага райвыканкама. Кіраўнік клуба Таццяна Жук пазнаёміла гасця з членамі клуба, кожны прачытаў свой твор. Гэтая сустрэча перарасла ў цэлы канцэрт, калі ўсе перамішліся ў актавую залу, дзе знакамітага гасця чакалі вучні і педагогі гімназіі.

Леанід Васільевіч вельмі лёгка пачаў сустрэчу, адразу злавіўшы хвалю настрою вучняў. Ён пачаў сустрэчу з аўтарскага неалагізма: — Адлюскоў свой далькажык, — і выключыў ма-більны тэлефон.

— Паўтарыць, калі ласка, — папрасілі з залы.

— Каб захаваць сваю мову, мы не павінны браць замежныя словы. Для новага прадмета — прыдумайце беларускі адпаведнік.

Таму беларуская мова, стаўленне да яе паэта, яго прагнозы на будучыню працягнулі і навучніцы ў сваіх пытаннях.

— Як можна зрабіць, каб беларуская мова без вай-ны, без падтурхоўвання жыла, на ёй размаўлялі?

— Наша мова, як трава. Яе пакасыць, а яна атавай адрастае, — з дапамогай метафараў адказаў Леанід Васільевіч. — Усё пачынаецца з сям'і. Калі грамадства дойдзе да разумення, што народжанаму дзіцятку трэ-ба спяваць беларускую калыханку, тады мова стане адраджацца. Але наша грамадства толькі набывае сваю форму. А матулі будучы спяваць сваім дзецім беларускія песні. Гэта абавязкова будзе.

Конкурсы

«LOGIN: MAKСIM»

«...Усё калісь перажыто пакадала след у сэрцы і ляжала нерухама цёмнай заложка, пластом. Разварушыце ж, мае вершы, гэты пласт: хай загдак загдак кліча, цягне, хай чытач мой зноў былое пражыве!»

Максім БАГДАНОВІЧ. Шаноўныя сябры! Літаратурны музей Максіма Багдановіча запрашае навучніцкіх сярэдніх навучаль-ных устаноў Мінска і Мінскай воб-ласці да ўдзелу ў конкурсе прэзэн-тацый «Login: Makcim», створаных у праграме Power Point.

Пры арганізацыі гэтага конкур-су супрацоўнікі музея імкнучыся заахоўваць навучніцкую ішчэ раз звярнуцца да творчасці Максіма Багдановіча, пераасэнсавач той палі культуры, які пакінуў нам класік беларускіх літаратуры і

4 10 лютага 2010 г. ЗВЯЗДА

Яшчэ Леанід Васільевіч расказаў, што піша ён для ўсё з радасцю, каб толькі беларуская мова гучала. Ён чытаў свае творы, расказаў іх гісторыю, пра сваё жыццё, разам з вучнямі развучаў вершы. Наву-чэнцы ў сваю чаргу задавалі пытанні, якія сведчаць, што добра знаёмы з творчасцю паэта.

Паэт заклікаў усіх напісаць сваю адзіную беларускую песню. Ён перакананы, што кожны чалавек гэта можа зрабіць, які і кожны чалавек можа напісаць раман пра сваё жыццё — толькі трэба адкрыць сваю душу перад паперай.

Паколькі аўдыторыя ў сваёй большасці дзіцячая, былі прачытаны і дзіцячыя вершы, расказаны гісторыі, які вершы былі пакладзены на музыку. Першы верш, першы пісьменнік-настаўнік, любімы твор (якім, дарэчы, з'яўляецца «Полька беларуская») усяму знай-шомся месца на гэтай сустрэчы.

Усе гледчачы змаглі адпачыць, дакрануцца да кан-серватыўнай беларускай паэзіі, прадставіць кожнаму з'яўляецца паэт. Ён, выступаючы перад членамі клуба «Напхненне», адрыў свой сакрэт: чым працаваць — тым лепш. Калі літаратура зразумела і міністру, і тастыку — гэта вышэйшае майстэрства. Толькі яна не павінна быць прымітыўнай, пустой гульняй слова.

На заканчэнне Леанід Васільевіч падпісаў усім ах-вотным сваю кнігу з апаўданаем «Анёлка і я», якая выйшла ў фармаце «кішэны варыянт». Дарэчы, ці не першая гэта спроба змясціць адно апаўданае ў адну кнігу?..

Таццяна СЕГЕН. Фота аўтара.

Школьная гіпотэза:

ЧЫМ МЕНШ ДАРОСЛЫЯ СВЯТКУЮЦЬ, ТЫМ РАЗУМНЕЙШЫЯ ІХ ДЗЕЦІ

Ці могуць бацькі забяспечыць сабе нараджэнне здаровага і разумнага дзіцяці, паспрабаваць высвет-ліць выпускніцы Кансталаінскай школы Браслаўска-га раёна Святлана Далечкая і Марына Цыўнел. А ўсё пачалося з таго, што яны вычыталі з замеж-на часопіса, быццам інтэлект дзіцяці залежыць ад месяца яго нараджэння. Гэту гіпотэзу дзіўчэ-кі хутка абверглі. Яны звернулі пачу на нараджэння вучняў з іх школы і выпускнікоў (каля ста чалавек) і заўважылі наступнае: сівярджэнне, што дзеці, якія нарадзіліся ў халодныя месяцы, рэкаваюць лепшыя вынікі ў вучобе, не адпавядае рэчаіснасці. Найбольш паспяхоўныя вучняў, якія маюць адзнакі «б» і вышэй, сярэд тых падлеткаў, хто нарадзіўся ў лютым—чэрвені, а таксама ў верасні, снежні. Менш удалых вучняў сярэд нараджаных у студзені. А ў кастрычніку-лістападзе наогул не з'яўляліся на свет добрыя вучні. І ведаецца, чаму так?

Пасля кансультацыі з загадчыцай дзіцячага ад-дзялення Браслаўскай райбальніцы і вывучэння шкодных фактараў, якія ўплываюць на здароўе дзяцей, юныя даследчыцы вырашылі высветліць, а ці не звязана злучжанне спіртнымі напоймі дарослым з інтэлектам іх дзяцей. Дзіўчэчкі дака-палі да ісціны, калі запрасілі ў раённым спажы-вечкім таварыстве звесткі па колькасці продажу віна-гарэлачкы вырабаў Браслаўскае раённае спажывацкае таварыства — асноўны прадвец вінна-гарэлачкы вырабаў у сельскай мясцовасці,

Чым менш

дарослыя святкуюць, тым разумнейшыя іх дзеці

і менавіта ў самім аргагарадку Пагошча, дзе і зна-ходзіцца гэта школа.

Дзячатыі склалі дыяграмы, адна з якіх паказвала на колькасць паспяхоўных вучняў у залежнасці ад даты нараджэння, а другая — на колькасць продажу спіртных напояў па месяцах. Судзілі іх і зраўнавалі дакладную залежнасць. Аказваецца, невукаў больш сярэд тых дзяцей, чыё значэнне прыпадае на месяц з павышаным попытам на спіртныя напой. У тым, што сярэд нараджаных у кастрычніку-лістападзе няма добрых вучняў, на думку дзіўчэч, вiнаваты Новы год і Каляды, бо гэтыя святы суправаджаюцца застоўлямі са спіртнымі напоймі. А яшчэ Гіпархат зазначыў, што прычынай многіх нервова-псіхічных захворванняў з'яўляецца п'янства бацькоў у дзень зачатця. Пра тое, што ўжыванне бацькамі спіртных напояў ўплывае на паспяхоўнасць іх нашчадкаў у школе сведчыць і яшчэ адно даследаванне, праведзенае дзіўчэчкатамі. Яны паглядзелі, які лад жыцця вядуць 5 сем'яў, дзе 2 і больш вучняў атрымліваюць добрыя адзнакі і яшчэ 5 сем'яў, дзе двое і больш вучняў вучыліся дрэнна. І зноў заўважылі, што там, дзе бацькі не злучваюць алкаголем, растуць разумныя дзеці і наадварот.

Света і Марына ўжо выпускніцы, але праводзі-лі гэтае даследаванне яшчэ ў 9-штрых класе. Як бачыць, нават у такім узросце можна пачынаць змагацца з п'янствам. А вы адоецеце? Раскажыце пра свае здольнасці, адкрыці, захапленні.

Алена ДАМІД

«У ЯНУКАХ УСЕ ЯНУКОВІЧЫ!»



У вёсачкі Янукі ў Докшыцкім раёне свая цікавая асаблівасць: усе тутэйшыя жыхары маюць прозвішча Януковіч. Засталося іх цяпер толькі чатыры. Але яны ўпэўненыя — не знікне іх любая вёска! Дарэчы, знакаміты ўкраінскі палітык Віктар Януковіч тут не чужы — ягоны дзед родам адсюль: выехаў у Данбас яшчэ да Кастрычніцкай рэвалюцыі. У Данецкай вобласці ў 1950 годзе нарадзіўся ўсім вядомы палітык Януковіч. У беларускіх Януках вельмі ганарэцца тым, што ягоныя карані адсюль. І ён, між іншым, пра гэта не забывае. Наведваў Янукі двойчы: у 2003-м, калі быў прэм'ер-міністрам Украіны, і ў 2006-м. І на машыне з вялікім картэжам прыязджаў, і на верталёце прылятаў. У вёсцы, бадай, усім прыезджым з задавальненнем паказваюць узгорак, дзе сеў той самы верталёт.

Хто жыве ў Януках, якія ў тутэйшых добрыя навіны, клопаты? — карэспандэнт «Звязды» прыхаў да Януковічаў у гэты момант.

Камп'ютар ад Януковіча
Янукі знаходзяцца менш чым за сорок кіламетраў ад райцэнтра ў бок Мінска. Вёска паміж горак, балот, лясоў, ёсць і возера. Жывуць у Януках цяпер Марыя Антоўна Януковіч з дачкой Вольгай, якая працуе мастацкім кіраўніком у вясковым клубе ў вёсцы Гарадзішча непадальк, 78-гадовая Акцяліна Явончыцкая Януковіч і яе брат Пётр, таксама пенсіянер. Пра гэта мне расказала па дарозе ў Янукі сакратар Ваўкалацкага сельскага Савета Антаніна Віктараўна Бабарыка.

— Вы прыязджаеце ў Янукі і наогул у нашы мястэчкі, калі цёпла будзе, па чарніцы, сонцы, журавіны, а грыбоў тут колы! — распавядае па дарозе сакратар. — Месцы ў нас вельмі прыгожыя. А людзі якія працавіты! Прасцей на пальчы пералічыць хто не мае добрай падобнай гаспадаркі, у яго няма машыны асабістай. А шмат у каго і па дзве. Ці памятаю я відэі Януковіча? Так, гэта была падзея для ўсіх нас. Мы так хваліліся. А калі прымалі яго, адроз невя лёгкая стала, бо вельмі ён, як выявілася, просты ў стацунках чалавек. І жонка ягоная раз прыязджала — ветлівая, культурная...

Вось і Янукі. Ля хаты сустрэкае гаспадыня дома Марыя Антоўна Януковіч (на фота). Яна ўжо на пенсіі. А працавала паштальёнам. Абслугоўвала даволі вялікі ўчастак — чатыры вёскі з насельніцтвам чалавек семдзесят. Мо і больш. Надзвычай прыемна было пачуць ад яе, што «Звязда» — вельмі папулярная газета сярод яе землякоў. І сама яна «Звязду» вылісвае.



— Ну, што расказаць? У першы раз прыязджаў Януковіч летам. З жонкай. Вядома ж, пастараліся сустрэць іх гасцінцы, як у нас заведзена. Наогул мы гасцям заўсёды рады, — адказвае на пытанні «Звязды» Марыя Антоўна Януковіч. — А тут такія людзі прыхалі, Дранкі, бульба для іх — усё было. Гасцям, спадзяюся, вельмі спадабалася тое, чым мы іх частавалі.

— А падарункі на памяць атрымалі? Ці гэта скарот? — Ды не скарот. Цукеркі. Дзеця гасцінцы. Дзеці (дачка і сын) тады яшчэ малыя былі. У шосты клас старэйшая хадзіла, калі не памыляюся. Тады жылі ў нас больш людзей. У пачатку вёскі была хатка — жыла бабушка з сынам. Цяпер тут не жывуць. І ў другі раз усё нармальна было. На горы верталёт прылямаўся. Сустрэклі Януковіча ўжо як сваяго. Заспрапілі ў хату разам з ягонымі спадарожнікамі.

— А ці не высвятлялі, мо вы — далёкія сваякі? Мо ён пра гэта гаварыў?

— Ды не. Прозвішча ў нас аднолькавае. Колькі ж гадоў таму дзед яго паехаў. Мо ўсе тут былі сваякі? Хто ж гэта ведае? А я сюды замуж выйшла. Ужо больш за дваццаць гадоў жыву. Я па мужу Януковіч. А з вёскі Аўсянікі родам, тут недалёка...

— Успамінаеце пра мужа, які памёр ужо гадоў васьм, пажананая Марыя Антоўна заплакала. Муж яна вельмі кахала. Расказала, якім ён быў добрым, працавітым чалавекам.

— Як вы тут удалечыні ад цябілажыці? Напэўна, цяжка?

— Аўтакрама прыязджае. І ўрачы таксама. Калі шчыра, сумна, бо няма людзей. Раней, калі працавала на пошце, заўсёды была з людзьмі. Мне б, калі б дамкі тут стаялі... Была б ішчлівая. Вельмі добры ў нас старшыня райвыканкама Алег Плінух. Малады ж яшчэ чалавек, а так пра людзей

— Так. Гаспадарка ў мяне вялікая, — расказвае ветлівае гаспадыня дома. — Коль вельмі патрэбны. Сын Андрэй па гаспадарцы дапамагае. Ён у Маладзечне вучыцца на рамонтніка радыётэхніка.

— А якая ў каня мянушка?

— Кузя заўвё і па сёння (шчыра смяецца). Ёсць і карова.

— А калі малака дае карова?

— Няшмат, але і сабе хапае, і здаю. Прыязджаюць да мяне па малака. Ёсць і свінкі, і куры. Нямнога, але ёсць.

— А Януковіч у гасці не запрашаў?

— Запрашаў. Але пасля смерці мужа не хацела нікуды ехаць. Ды і як дом свой кінуць? Вось матачыкі новы стаў, пасля смерці мужа раабралі. Я на працу, дзеці ў школу. А гаспадарку на каго пакінуць было? А дзятэй я з задавальненнем ва Украіну адпраўляла. У «Артэк» ездзілі дзеці і да яго асабіста.

— А ўсё ў зімовы вечар — чым займаецеся? Вышываеце?

— Ну, не. Ужо вочы не так добра бачаць. Тэлевізар у асноўным гляджу. Навіны цікавяць. Безумоўна, і навіны з Украіны. Камп'ютар засвойваю, які Януковіч падарыў...

— На фоне гэтага камп'ютара я і папраціў сфатаграфавала. Сціплым жанчына збятэжылася. І потым вельмі шчыра прапаноўвала папіць хоць бы чаю. Дамовілася, што сустрэча наша не будзе апошняй. Калі насамроч, я паабяцаў той жа Сяргею Януковіч, паастарацца некай дапамогай ў развіцці вёскі, будзе, як кажуць, інфармацыйная нагода для новых публікацый.

— У нас вядомы гаспадаркі, прымаюцца меры.

Школы ў нас могуць ганарыцца выпускнікамі — добры прэзент паступлення ў самыя прэстыжныя ВНУ. Без усяіх рэзультатаў вясковыя хлопцы і дзяўчаты амаль што ўсе з першага разу паступаюць.

Традыцый шмат у нас, як кажуць, з панскіх часоў. У Дзень усіх святых (1 лістапада ў католікаў), ідуць на могілкі людзі і прыбіраюць не толькі магілы сваёй, але і недагледжаныя. І нагадваць пра тое, каб усё прыбраць, не трэба. Усё ў парадку на могілках. Нават хочучь пераймаць вопыт ва ўсім раёне.

— А ішчэ мятуць людзі вуліцы ля сваіх дамоў. І нават мужчыны...

Калі дом часова бдзе гаспадарка, і ля суседкага дома таксама. Калі нейкая сям'я становіцца праблемнай — надзвычайнае здарэнне для ўсяго сельскага Савета. Хто прыязджае, да нас, каб застацца назаўвёды, адразу пры знаёмстве гаворым пра тое, як у нас заведзена жыццё.

І колькі прыкладаў, было ў людзей фактычна не калі нічога. А ў нас заводзіць гаспадарку, зарабіць сталі добра. Станавіліся гаспадарамі з вялікай літарой...

Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Вёска Янукі—Докшыцы—Віцебск.
Фота Сяргея САВЕЛЬЕВА.

Рэананс АДКАЗ ДАЎНО ВЯДОМЫ. ВЫБАР — ЗА КОЖНЫМ З НАС

(Гл. «Звязду» за 26 студзеня, 3, 5, 9 лютага.)

ЗРАЗУМЕЛА ж, ніякай забаронай праблему не вырашыш. Як вядома, забароны плод прыцягвае, вабіць, і чалавек, як праўна, спакушаецца.

Зрэшты, разважаць на гэту тэму — значыць, проста мудраваць. Сёння гэта ўжо бяспрэчна устаноўлены навуковы факт: чалавечы жывец пачынаецца ў той самы момант, калі злучаюцца дзве палавыя клеткі — мужчынская і жаночая, утвараючы адну. І вось у гэтай адной мікраскапічнай маленкай клетачцы жыве дзіця, у ёй закладзена ўся яго будучыня — пол, група крыві, нават колер вачэй і валасоў.

Усё, што неабходна ёй цяпер, дык гэта харчаванне і час. Кожная такая клетка-зародак ёсць ужо ўнікальна і непаўторны чалавек! І колькі б стагоддзяў або тысячгагоддзяў наша гісторыя яшчэ не працягвалася, інагда такога чалавека ўжо ніколі не будзе...

Увесь свет абыйшлі здымкі чалавечлага зародку ў першыя дні цяжарнасці. Гэта жывы мікрачалавечак з ручкамі, ножкамі, які адчувае боль і ўсімі сіламі сваімі ўхіляецца ад інструментаў бесчалавечных дарослых, якія спрабуюць забіць яго ў час абурты.

Якое ж трэба мець сэрца, каб пазбавіць дзіця жыцця, аддаўшы яго на такую працу — аборт?

Можна знайсці тысячы прычын аборту і жанчыне, па якіх яны пазбаўляюцца ад ненароджанага дзіцця. Можна нават навукова тэорыю падвесці пра карысць перыядычна забіваць у сабе дзятэй — быццам бы з мэтай амалоджвання арганізма або прадаўжэння жыцця. Усё гэта недарэчнасць і вялікая памылка!

За забойства дзвядцятка расплачывацца — нівяіная кроў заўсёды крычыць. Чаго здзіўляцца, што мы ў XXI стагоддзі прыйшлі да духоўнага і, як вынік, эканамічнага крызісу? Мы жыццё будам будаваць на крыві. Мы ў большасці сваёй забойцы. Забойцы нівяіных ненароджаных дзятэй, нашых крывінак.

Святая ашчы Праваслаўя пішуць, што першыя, каго ўбачыць маці пасля смерці, — гэта яе загоўленыя дзеці. Яны паглядзяць ёй у вачы і кожны спытае: «Мама, навошта ты забіла мяне?». Што адкажа ёй у момант, як вытрымае позірк невінаватых вачэй, якія глядзяць прама ў сэрца?

Мы змагаемся з п'янтвам, наркаманіяй, вучым падлеткаў выкарыстоўваць прэзерватывы, клопаючыся, каб дзеці не заразіліся СНІДАМ, але не вучым самаму гадоўнаму — маралі. А толькі яна можа зняць усю праблему нашага духоўна хворага грамадства.

Людзі, у якіх у душы ёсць страх Божы, які бацьца Бога ўтнвіць, будуць старацца не парушаць яго запаведзі, жыць па-евангельску. А што гэта значыць? Гэта значыць: паважаш бацькоў, начальства і ўладу, не забіваць, не пралюбадзейнічаць, не красці, жадаць усім добра, імкнуча да любові.

І колькі прыкладаў, было ў людзей фактычна не калі нічога. А ў нас заводзіць гаспадарку, зарабіць сталі добра. Станавіліся гаспадарамі з вялікай літарой...

Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Вёска Янукі—Докшыцы—Віцебск.
Фота Сяргея САВЕЛЬЕВА.

АБАКРАЎ... АПТЭКУ

Гэта здарылася раніцай у аптэцы па праспекце Які Купалы ў Гродне.

Зламыніскі скарыстаў тым, што работніца адлучылася, і ўкраў з адкрытага касавача апарата грашовую выручку — 630 тысяч рублёў. Праз некалькі гадзін па падарожні ў крадзяжы супрацоўнікі міліцыі затрымалі нідзе не працуючага жыхара абласнога цэнтра, 1983 года нараджэння.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

АБ КАРЫСЦІ ЎРОКАЎ ВЯДЗЕННЯ АПАЗІЦЫЙНАЙ РАБОТЫ

Пасляслоўе да выбараў прэзідэнта ва Украіне, магчыма, не зусім па тэме выбараў

ПОгляд

НЕ верце тым, хто кажа, што Юлія Цімашэнка прайграла выбары. Не, яна проста не дабрала смешных па маштабах вялікай краіны са шматмільённым і часта з супрацьлеглымі палітычнымі поглядамі насельніцтвам, тры з паловай працэнты галасоў. Можна сказаць, што ёй трохі не пашанцавала. Тое ведаць, што сусветныя эканамічны крызіс так моцна закране Украіну, што ў самы цяжкі перыяд адвернуцца ад яе былія заходнія сябры і дарадцы, якія некалі спыталі дыфірамы ў гонар «памярнанцавай рэвалюцыі», усяляк заахвочвалі дзеянні яе праўдзівай, ціхім шэптам падштурхоўвалі да канфілікта з Расіяй, а потым у кусты.

Вось каб апошня год-два Цімашэнка была б у апазіцыі, то яна, на мой погляд, на гэтых выбарах перамагла б з поспехам. Ужо яна знайшла б трапныя словы і параўнанні, выліла б на галовы апанентаў ручай-рэкі сарказму, злой іроніі і «забойнай» крытыкі. Але лёс пажадаў закінуць яе ў крэсла прэм'ер-міністра, прымуціў займацца хоць і знаёмай, але сумнай і часта рудыйнай і няўдзячнай эканамікай, якая жыве і развіваецца па сваіх эканамічных законах, непадудалі яе нават вельмі вяляым і рашучым людзям. Іншая рэч — пасада прэзідэнта, на якой трэба добра выглядзець, спадабача народу і гаюлацца, удала праводзіць перамовы на звышійшым узроўні. У Цімашэнкай гэта, здаецца, амаль заўсёды атрымлівалася.

У яе талент апазіцыянера. Аўсчым яна, між іншым, іранічна казала ў тэлемагу адразу пасля перамогі пяць гадоў таму «памярнанцавай рэвалюцыі». Тады яна з чароўнай анельскай усмешкай з'едліва прапаноўвала Віктару Януковічу і яго паплекнікам з Партыі рэгіянаў свае паслугі — даць некалькі майстар-класаў вядзення апазіцыйнай дзейнасці. І тая адгукнулася. Не ведаю накіонт знятыя ў класе, а вось што датычыцца грунтоўных высноў, то яны былі зробленыя, пра што і сведчаць вынікі выбараў. Рэгіяналы выдатна падрыхтаваліся да іх, улічылі калі не ўсе, то шмат сваіх памылак, пралікаў і неадправак уздулі ў прэзідэнцкай кампаніі 2004 года, а таксама удала выкарысталі на сваю карысць няспыняныя спрэчкі, інтрыгі, узаемныя абвінавачванні ў лагерах «памярнанцавых», і няздольнасць выпрацаваць і праводзіць адзіны палітычны і эканамічны курс. Так што члены Партыі рэгіянаў аказаліся добра сумленнымі і старанымі вучнямі Цімашэнкай.

Сёння ў найбліжэйшым палітычным коле Бюла Цімашэнка і



Фота Пятра МАЛІНА

настойліва раяць прызнаць перамогу рэгіяналаў на выбарах і ёсць у апазіцыі. Але пакуль (на 9 лютага), раз'юшана няўдзячна, яна адмаўляецца прызнаць правільнасць падліку галасоў другога туру, кляне, што ніколі не прызнае легітымнасць перамогі свайго апанента «з такімі выбарамі», пагражае абскардзіць іх вынікі ў судзе і гаворыць аб актуальнасці правядзення трэцяга туру галасавання. Цімашэнка патрабуе пераліку бюлетэнаў па асобным участкам, потым па акругах. У выпадку фальсіфікацый праз суд паставіць пад сумненне агульны вынік выбараў.

Але гэта, хутчэй за ўсё, эмоцыйнае гаспадарства ў выбарах выклікае цікаўнасць да яе на бытавым узроўні, у прыватнасці, і да ролі жанчыны ў вялікай палітыцы, увогуле. Многія нашы жанчыны не разумеюць, чаго ёй, Цімашэнкай, не хапае ў паўсядзённым жыцці: прыгожыя, абаяльныя, далёка не бедная, замужам. І патрэбна ёй гэта палітыка, жыла б у сваёй задавальненне. Але так разважачы людзі, якія не былі ў вялікай палітыцы. Ёсць шмат азначэнняў палітыцы. Мне, напрыклад, бліжэй да нашай тэмы дзеяцца азначэнне, якое некалі агучыў па беларускім тэлебачанні адзін з кандыдатаў на першых беларускіх прэзідэнцкіх выбарах былы прэм'ер-міністр Вячаслаў Кебіч. Ён сказаў, што палітыка — гэта своеасаблівы наркотык. Уцягнешся — жыеш ёй пастаянна. Відэць, Цімашэнка таксама трапіла ў палітычную «наркатычную залежнасць». І ад яе ў найбліжэйшай будучыні яна не адмовіцца.

Хай не падманвае тэлеглядча ў яе белая і пушыстая шубка з гарнастаю, дарчцы, футра, якое заўсёды чамусьці выбіралі каралевы. У Цімашэнкай пад белай шубкай, вобразна кажучы, рыдзар

Ефрасіня БАГАЛЮБАВА, Навагрудскі епархія.

ЧАКАЕМ ВЯЛІКУЮ ВАДУ

Глядзяць людзі на вялікія сумёты і мяркуюць: што ж будзе, калі ўсё гэта снежнае багацце пачне ўвесну раставаць. І гэта пры тым, што зімняя завея ды маразы яшчэ і не дамоўць адступіць.

Начальнік аддзела гідралогіі Магілёўскага абласнога цэнтра па гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага асяроддзя Георгій ДОЛГІН лічыць, што падстава для перасцярогаў сапраўды ёсць: паводка можа быць бурнай.

— Цяпер пануе снежная зіма, а папярэдняе была дастаткова мокрая вясень, — тлумачыць спецыяліст. — Ужо ў зіму рэкі ўвайшлі з павышняй воднасцю. Студзенскія маразы пакрылі іх лёдам, таўшчыня якога сёння дасягае паўвы метра. Такага не было даўно, ва ўсякім разе, у апошнія дзесяцігоддзі.

Да таго ж, зямля перанасычана вільгацю, і растапаю вада ад вялікага снегу пойдзе ў рэкі. Узровень вясновай паводкі чакаецца вышэйшым за сярэднія шматгадовыя, паведаміў Георгій Долгін. Папярэдняе мяркуюцца, што на 1,5 метра вышэй за леташня.

У чаканні вялікай вады сталі дзейнічаць камісіі па надзвычайных сітуацыях. Вызначаны паселішчы і вуліцы ў гарадах, адкуль можа спатрэбіцца эвакуацыя людзей, жывёлы і маёмасці. Прынамсі, у Бабыруцку, дзе цячэ Бярэзна, прадстаўнікі розных ведамстваў ужо пазнаёмілі з планеам прафілактычных мерапрыемстваў па абароне гарада ад востры.

Гэтаж так, які і Магілёў на рацэ Дняпр, складанасці могуць узнікнуць пры заторках, калі пойдзе лёдаход. Такія заторычны з'явы рэзка павялічваюць узровень вады і ў выніку могуць быць затоплены нізіны, поймы.

Разам з тым, гідралагі растлумачылі, што цяпер прагназавана сітуацыя складаная: яна будзе залежаць ад метэаралагічных працаў і колькасці ападкаў.

Ілона ІВАНОВА.

ООО «КАМЕНЬ» (ПРОДАВЕЦ) СОВМЕСТНО С УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 26 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА ПОВТОРНО ПРОВОДЯТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже административного помещения общей площадью 408,7 кв. м, с инвентарным номером 500/Д-697247, расположенного по адресу: г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 56а, пом. 5.

Начальная цена — 750 120 000 белорусских рублей без учета НДС. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представляющие организатору аукциона следующие документы:

заявку на участие в торгах; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка об исполнении); а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток в размере 75 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет ООО «Камень» № 3012000004939 в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, код 742, УНП 101124344.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый объект. Процедура проведения торгов указана в порядке проведения аукциона.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукциона подписывается в течение 10 календарных дней с даты проведения аукциона. Оплата объекта осуществляется в течение 30 календарных дней с даты проведения аукциона. Аукцион состоится **26 февраля 2010 года** в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с **10.02.2010 по 23.02.2010** включительно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017)227 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости»; (017)255 75 82 — ООО «Камень».

ОАО «БЕЛХИМЭНЕРГО» УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 17 марта 2010 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пер. Асаналиева, 3.

Повестка дня собрания:

1. Избрание председателя Общего собрания акционеров.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета.
4. Распределение прибыли и убытков.
5. Объявление размера дивидендов и определение срока их выплаты.
6. Избрание Наблюдательного совета.
7. Избрание Ревизионной комиссии.
8. Уменьшение Уставного фонда.
9. Утверждение регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг.

Регистрация участников осуществляется с 10.00 до 11.00.

С материалами собрания можно ознакомиться после 03 марта 2010 года по адресу: г. Минск, пер. Асаналиева, 3.

УНП 100363932

Открытое акционерное общество «САНТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ» приобретает на баланс Общества простые (обыкновенные) акции, выпущенные ОАО «Сантехэлектромонтаж», в количестве до 4600 штук по цене 25000 рублей за одну акцию.

Форма оплаты — наличными денежными средствами или путем безналичного расчета.

Условия оплаты — не позднее 60 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.

Срок предоставления предложений о продаже акций — с 10.02.2010 по 19.02.2010 г. Срок, в течение которого осуществляется совершение сделок купли-продажи акций, — с 22.02.2010 г. по 12.03.2010 г. Сделки заключаются по адресу: 246007, г. Гомель, ул. Тролейбусная, 8а. УНП 400052115.

Первичная профсоюзная организация филиала ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» «Центральный», г. Минск ликвидируется. УНП 102308292. Претензии принимаются в течение месяца. Тел. (017) 306—37—18.

СЕНА І ЗЕРНЕ — «БОНУС» ВЯСКОЎЧАЎ

Узвычайнай гаспадарцы ў беларускай глыбінцы, прама як у замежных вядомых буйных карпарацыях, атрымліваюць бонусы. Толькі, зразумела, яны — традыцыйна беларускія.

У сельскагаспадарчым вытворчым кааператыве «Замастачанскі» Докшыцкага раёна, нягледзячы на ​​сусветны фінансавы крызіс, усё добраасумленна работнікі, якія трымаюць жыццё, у якасці «бонуса» да асноўнай зарплаты атрымліваюць бясплатна сена і ў сярэднім па 500 кілаграмаў ажабога ў год. Работнікам таксама бясплатна апрацоўваюцца прысядзібныя участкі. І людзі усё гэта цыняць.

Паршухі жа дысцыпліну, прагуляў — і не будзе табе «лыгот».

— Працаўнікі вельмі цэняць такую ​​магчымасць дадаткова атрымаць бонусы, — расказвае намеснік старшын Докшыцкага райвыканкама Міхаіл МАРКАВЕЦ. Ён яшчэ зусім наядуна кіраваў гаспадаркай. — Такая практыка існавала яшчэ да крызісу, і апошні ніяк не паўплывала на шчырае жаданне кіраўніцтва заахоўваць тых, хто добра выконвае свае абавязкі.

— А калі не скарот, якая сярэднямесячная зарплата ў работніцкай гаспадарцы? — Летас у сярэднім каля 600 тысяч рублёў у месяц. Вядома ж вёсць гаспадаркі ў краіне, дзе і за мільён атрымліваюць. Тут таксама столькі можна зарабіць. Праблем з кадрамі няма. Наадварот, штомесяць людзі

Я лічу, што ўсе хакеісты фізічна добра гатовыя да алімпіады. І тыя, хто едзе ў Ванкувер, — лепшыя з лепшых у нашай краіне. Яны павінны абараняць гонар радзімы і паказваць той хакей, у які ўмеюць гуляць.



Алімпіец



Для мяне ўсе гульцы аднолькавыя, салей гэта, касціцын, ці мялешка. Я ніколі нікога не падзяляю, маўляў, ты ххлавец, ты кхлавец, а ты — гулец Беларускага чэмпіянату. Для мяне ўсе роўныя!



Выпуск № 2 (4)

Сумесны праект газеты «Звезда», Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь і Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь

Міхаіл ЗАХАРАЎ, галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі па хакеі:

«ЗГУЛЯЕМ У АДКАТ»



8 лютага нацыянальная зборная Беларусі накіравалася на апошні перад Алімпійскімі гульнямі вучэбна-трэнервачы збор, які пройдзе ў Вініпегу і завяршыцца спарынгамі з камандай Швейцарыі. Адрознасць пасля іх нашы хакеісты накіруюцца ў Ванкувер. Напярэдадні ад'езду галоўны трэнер зборнай Міхаіл Захароў сустрэўся з журналістамі. Капітанам каманды ён назваў Руслана Салея.

— Напярэдзе ў нас гульні ў Ванкуверы. Самае цяжкае, але і самае цікавае, як усе лічыць, спарынгі на ўзроўні гістарычна турніраў Алімпіады. У нас выбыў Барукоў. Што да астатніх траўмаваных гульцоў — Грабоўскага, Андрэя Касціцына, Салея, то ніхто з іх не пацвердзіў, што адназначна не згуляе ў Ванкуверы. Калі ж кажу Грабоўскаму: «Форсберг прыехаў і ты павінен прыехаць», ён адказаў: «Я пачынаю думаць». Што датычыцца іншых гульцоў, скажу, што канчатковы спіс павінен быць складзены 15 лютага.

— Якім будзе склад каманды хоць бы на спарынгі са Швейцарыяй?

— Даведаецца на сайце федэрацыі.

— Што з трэнерскім штабам? Ці падпісаныя кантракты з вашымі памочнікамі?

— Сітуацыя неардынарная. Я кажу, што са мной не трэба падпісваць кантракт, аднак фармірую яго з Хамутовым і Лёісам трэба было абавязкова. Але атрымалася тое, што атрымалася.

— Гэта Алімпіада для беларускай каманды асабліва з улікам шэрагу абставінаў. Планы і задачы засталіся ранейшымі?

— Так. Хоць сітуацыя няпростая, надзея ёсць. У Ванкуверы будзе няпростое. Усе ведаюць, што ў Алімпіаду возьмуць удзел 146 гульцоў Нацыянальнай хакейнай лігі. Нават у зборнай Германіі 11 НХЛ'аўцаў, а ў нас пакуль дакладна толькі адзін — Сяргей Касціцын. Гульцы, на якіх будавалася наша зборная, на жаль, не ў той форме, як хацелася б.

— Калі ўзяць найгоршы варыянт, што нашы НХЛ'аўцы дапамагчы камандзе не змогуць, то касцяк зборнай складуць гульцы «Дынама». Вы уважліва сочыце за выступленнямі гэтай каманды. Тое, што бачыце, вас засмучае?

— Тое, як яны гуляюць у хакей, мяне вельмі расстройвае. Маркую, справа ў псіхалогіі гульцоў. Калі ім удацца перастроіцца, усё будзе нармальна.

— Аляксандр Андрэеўскі таксама лічыць, што дзіцячыя памылкі гульцоў з галіны псіхалагіі.

логі...
— Андрэеўскага я не буду абмяркоўваць. Але ёсць памылкі, якія гульцы увогуле не маюць права дапускаць.
— Пераход хакеістаў з «Юнацтва» ў «Дынама» пайшоў ім на карысць?
— Самае цікавае, што яны выдатна выглядалі. Ніхто са спецыялістаў ці бальшчыкаў не сказаў, што яны былі слабейшымі за астатніх. Упэўнены, што калі б іх узялі ў «Дынама» раней, яны б склалі беларускім хакеістам канкурэнцыю.

— Папярэдні трэнерскі штаб зборнай практыкаваў відзапрагляды не толькі ў пасля матчаў, але і ў перапынках...

— І гэта правільна! У той зборнай, я ведаю, гэта рабіў Гусаў. Мы бярэм у Ванкувер для гэтых мэтаў яшчэ аднаго аператара. І гэта пойдзе толькі на карысць. Я на ўсё жыццё запаміну словы Юрзінава, якія ён сказаў у Нагана: «Для трэнера галоўнае — шмат праглядаць і паказваць гульцам, які трэба гуляць у хакей».

— Каго цяпер у складзе зборнай вы можаце вылучыць?

— Пра гэта лепш спытаць пасля Алімпіады. Вазьміце статыстычныя звесткі па кожным гульцы мінскага «Дынама» і параўнайце паказчыкі беларускіх гульцоў і, напрыклад, Плата. Вы самі ўсё зразумееце. Галоўнаму трэнеру, лічу, незвычайна даваць нейкія адзнакі перад спарынгамі. Я лічу, што ўсе хакеісты фізічна добра гатовыя да Алімпіады. І тыя, хто едзе ў Ванкувер, — лепшыя з лепшых у нашай краіне. Яны павінны абараняць гонар Радзімы і паказваць той хакей, у які ўмеюць гуляць.

— Гэта калі браць гульцоў мінскага «Дынама». Ёсць жа ішчэ...

— Для мяне ўсе гульцы аднолькавыя, салей гэта, касціцын, ці мялешка. Я ніколі нікога не падзяляю, маўляў, ты ххлавец, ты кхлавец, а ты — гулец Беларускага чэмпіянату. Для мяне ўсе роўныя!

— Як збіраецца падмацаць маральны дух каманды перад Алімпіадай? Не плануеце паглядзець чвэрцьфінал беларусаў супраць

шведаў у Солт-Лэйк-Сіці?

— Усё даюно рыхтуецца. І не толькі гэтыя нарэзкі.

— Калі ў Ванкувер не змогуць паехаць нашы НХЛ'аўцы, гэта мабільнае астатніх гульцоў?

— У беларускім хакеі няма гульцоў, здольных замяніць Салея, Грабоўскага і Касціцына. Я іх не бачу, асабліва ў мінскім «Дынама» — там няма гульцоў, здатных замяніць нашых НХЛ'аўцаў у характары, сіле волі, моцы духу. А тыя моманты, якія я бачу ў апошніх матчах «Дынама», у мяне увогуле ў галаве не ўкладваюцца: лепшыя легіянеры б'юцца за «Дынама», а астатнія стаяць, глядзяць... Плат, лепшы бамбардзір каманды, б'ецца з хакеістам, які ў пяць разоў большы за яго, тое ж самае ўскат. Малайцы гэтыя хлопцы! Вялікі ім дзякую асабіста ад мяне за тое, што яны, замежнікі, праўдзючы такія якасці. І вы бачылі, як беларускі гэта падтрымалі. А дзе хакеісты? Дзе Мялешка? Чаму ён не пабегіць? Ці няхай бы Чупрыс за каго-небудзь заступіўся...

— Што скажаце наконт гульнявога графіка каманды ў Ванкуверы: гульня — дзень адпачынку — дзве гульні запар?

— Нічога добрага. Лепш бы наадварот.

— Ці задаволены вы гульні ватарароў?

— Шчыра кажучы, Мезін і Коваль апошнім часам выглядаюць горш. Маркую, прычына тут у псіхалогіі.

— Самая праблемная лінія зборнай — абарона?

— Я не скажу бы. Нядрэнна глядае Караў, шэраг матчаў добра правёў Дзянісаў. Ёсць яшчэ Касцючак, Стасенка. Усе яны — гульцы КХЛ, і гэта станоўчы момант.

— Калі б вы ведалі, у якой няпростай сітуацыі апынецца, магчыма, перагледзеці б сваё рашэнне ўзначаліць зборную?

— Маркую, што не. Так, сапраўды сітуацыя ў нас няпростая: што кадравая ў камандзе, што ў трэнерскім штабе, нават федэрацыя без пастаяннага кіраўніка. Што ж, давядзецца даказаць гэтым сіламі і ў гэтай сітуацыі...
Алена АУЧЫННІКАВА.



ДА АДКРЫЦЦЯ XXI ЗІМОВЫХ АЛІМПІЙСКІХ ГУЛЬНЯЎ ЗАСТАЕЦЦА ДВА ДНІ. Беларуская спартыўная дэлегацыя ўжо практычна ўся прыбыла ў Ванкувер. Сёння ў сталіцу белай Алімпіады накіроўваюцца журналісты друкаваных аічынных СМІ, сярод якіх і прадстаўнік «Звядзі», які штодня будзе інфармаваць чытачоў газеты аб падзеях. Сачыце за газетай!

ТАЛІСМАНЫ АЛІМПІЙСКІХ ГУЛЬНЯЎ-2010 У ВАНКУВЕРЫ



Птушка-гром Снежны чалавек Марскі мядзведзь



Фота П. РАБУХІНА.

Склад спартсменаў Рэспублікі Беларусь для ўдзелу ў XXI зімовых Алімпійскіх гульнях 2010 года

- Біятлон**
- Домрачова Дар'я
 - Калініч Людміла
 - Назарава Вольга
 - Кудрашова Вольга
 - Скардзіна Надзея
 - Валулін Руслан
 - Новікаў Сяргей
 - Сыман Аляксандр
 - Абраменка Яўген
 - Сямёнаў Міхаіл
- Фрыстайл**
- Дашчынскі Дзмітрый
 - Грышын Аляксей
 - Кушнір Антон
 - Слівец Цімафей
 - Цупер Ала
 - Слівец Асоля
- Лыжныя гонкі**
- Далідовіч Сяргей
 - Карнеенка Леанід
 - Іванов Аляксей
 - Саннікава Алена
 - Васілінак Вольга
 - Дубарэзава Настасся
 - Рудакова Кацярына
- Хакей з шайбай**
- Ватарары*
- Мезін Андрэй
 - Коваль Віталій
 - Малуцін Максім
 - Брыкун Ігар — рэзерв
- Гарналыжны спорт**
- Шканова Марыя
 - Кузьменка Елізавета
- Хуткасны бег на каньках**
- Радкевіч Святлана

ВАНКУВЕР У ЧАКАННІ АЛІМПІЙСКАГА АГНЮ

Паводле слоў прэс-аташэ Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь Пятра Рабухіна, алімпійская вёска жыве ў цішыні, яшчэ не ўсе з 82 акрэдытаваных на сёння краін, прыехалі ў Канаду.

Дарэчы, у гэтых зімовых Алімпійскіх гульнях упершыню будуць браць удзел спартсмены такіх паўднёвых дзяржаў, як Бразілія, Бермудскія астравы, Індыя, Іран...

Беларуская каманда будзе прадстаўлена ў 6 відах алімпійскіх дысцыплін з 15: мужчынскім хакеі, фрыстайле, біятлоне, гарналыжным спорце, канькабежным спорце і лыжных гонках.

Алімпійская вёска ў Ванкуверы, у якой жыўць спартсмены, значна ўступае па сваіх памерах жылую гарадку ўзору летняй пекінскай Алімпіады. І не толькі з-за таго, што ў Ванкувер прыехала значна менш краін, чым у сталіцу Кітая, але і з-за таго, што за 120 кіламетраў ад алімпійскай сталіцы, у Вістлеры, дзейнічае яшчэ адна алімпійская вёска. Там уладкаваліся прадстаўнікі ўсіх лыжных дысцыплін, за выключэннем фрыстайлістаў.



Дар'я ДОМРАЧОВА: «Баяцца няма чаго».

БАЯВЫ ДУХ ЯК ГАРАНТЫЯ ПОСПЕХУ

Паводле інфармацыі са штаба беларускай дэлегацыі ў Ванкуверы, нашы алімпійцы вельмі актыўна падбазіраюць працоўныя калектывы краіны. На учарашні дзень іх паступіла больш за 200. Гэта і плакаты, і тэлеграмы, і факсы, а таксама паштункі на бланках прадпрыемстваў, і малючкі дзяцей. Спартсмены з цікавасцю знаёмяцца з пажаданнямі з Радзімы, выказваючы людзям вялікі дзякую.

У ВІСТЛЕРЫ — ПА-ЗІМОВАМУ ХАЛАДНАВАТА

У адрозненне ад Ванкувера, дзе гэтымі днямі тэмпература паветра вагалася ў межах 8 градусаў цяпла у перамешку з дробным дажджом, у Вістлеры, дзе пройдуць спарынгі па біятлоне, лыжных гонках, лыжным дваябор'і, гарналыжным спорце, халаднавата, хоць з натуральным снегам дэфіцыт. Уся надзея на снежны запас месяцай даўніны. Дзякуючы ім, арганізатары Алімпіады выйдзюць з тагога тупіковага становішча. Калі спатрэбіцца, на дапамогу прыйдуць снежныя пушкі, якія ператворця звычайную ваду ў снежныя трасы.

Алімпійскую надзею Беларусі ў Біятлоне Дар'я Домрачова адсутнасць снегу не пужае. Увогуле, яна настроена аптымістычна. «Баяцца няма чаго», — сказала Домрачова прэс-аташэ Пятру Рабухіну, — паколькі ўсе спартсмены на трасе будуць у аднолькавых умовах».

Між тым яшчэ двух беларускіх спартсменаў запрацілі на працэдурі праходжання допінг-кантролю. Усяго нашы атлеты здалі ўжо чатыры тэсты.

Усяго Сусветная антыдапінгавая арганізацыя (ВАДА) плануе ўзяць на Гульнях у Ванкуверы і Вістлеры звыш 2000 прабаў.

Усяго на XXI зімовых Алімпійскіх гульнях у Ванкуверы выступіць 51 беларускі спартсмен



Матэрыялы спецыяльна падрыхтаваў Уладзімір ЗДАНОВІЧ.

Канадскі велікан запрашае



Фота П. РАБУХІНА.

OLYMPIC SHEDULE Праграма выступленняў беларускіх спартсменаў на XXI зімовых Алімпійскіх гульнях

Від спорту	12 лютага, пятніца (1-ы дзень)	13 лютага, субота (2-і дзень)	14 лютага, нядзеля (3-і дзень)	15 лютага, панядзелак (4-ы дзень)	16 лютага, аўторак (5-ы дзень)	17 лютага, серада (6-ы дзень)	18 лютага, чацвер (7-ы дзень)	19 лютага, пятніца (8-ы дзень)	20 лютага, субота (9-ы дзень)	21 лютага, нядзеля (10-ы дзень)	22 лютага, панядзелак (11-ы дзень)	23 лютага, аўторак (12-ы дзень)	24 лютага, серада (13-ы дзень)	25 лютага, чацвер (14-ы дзень)	26 лютага, пятніца (15-ы дзень)	27 лютага, субота (16-ы дзень)	28 лютага, нядзеля (17-ы дзень)	
Біятлон		Спрынт 7,5 км (жанчыны) 13.00 (23.00)	Спрынт 10 км (м) 11.15 (21.15) Слалам у залік камбінацыі (ж) 13.00 (23.00)		Гонка праследвання 10 км (ж) 10.30 (20.30)	Гонка праследвання 12,5 км (м) 12.45 (22.45)	Індывідуальная гонка 15 км (жанчыны) 10.00 (20.00) Індывідуальная гонка 20 км (мужчыны) 13.00 (23.00)			Гонка з масавым стартам 15 км (м) 10.45 (20.45)	Гонка з масавым стартам 12,5 км (ж) 13.00 (23.00)	Эстафета 4x6 км (ж) 11.30 (21.30)			Эстафета 4x7,5 км (м) 12.00 (22.00)			
Фрыстайл									Акробатыка, кваліфікацыя (ж) 10.00 (20.00)	Акробатыка, кваліфікацыя (м) 18.00 (04.00)	Акробатыка, кваліфікацыя (ж) 19.30 (05.30)	Акробатыка, фінал (м) 18.00 (04.00)		Акробатыка, фінал (м) 18.00 (04.00)				
Гарналыжны спорт		Хуткасны спуск у залік камбінацыі (ж) 10.00 (20.00)							Супер-гігант (ж) 10.00 (20.00)									
Лыжныя гонкі			«Гундарсен», гонка 10 км 13.45 (23.45)		Гонка 10 км свабодны стиль (ж) 10.00 (20.00)	Гонка 15 км свабодны стиль (м) 12.30 (22.30)			Спрынт, класічны стиль, кв. (ж) 10.15 (20.15) Спрынт, класічны стиль, кв. (м) 10.45 (20.45) Спрынт, класічны стиль, кв. (ж) 10.15 (20.15) Спрынт, класічны стиль, кв. (м) 10.45 (20.45)	Дуатлон, 7,5 км класічным + 7,5 км свабодным стылем (ж) 13.00 (23.00)	Дуатлон, 15 км класічным + 15 км свабодным стылем (м) 13.30 (23.30)		Эстафета 4x10 км (м) 11.15 (21.15)	«Гундарсен», скачкі з 140-метровага трампліна 10.00 (20.00)	«Гундарсен», гонка 10 км 13.00 (23.00)	Гонка 30 км, класічны стиль (ж) 11.45 (21.45)	Гонка 50 км, класічны стиль (м) 09.30 (19.30)	
Хуткасны бег на каньках		500 М, 1-ы забег (ж) 13.00 (23.00)					Фінляндцы — Беларусь (м, група С) 12.00 (22.00)						Чвэрцьфінал (м) 12.00 (22.00)	Чвэрцьфінал (м) 16.30 (02.30) Чвэрцьфінал (м) 19.00 (05.00)				
Хакей з шайбай								Швецыя — Беларусь (м, група С) 12.00 (22.00)	Германія — Беларусь (м, група С) 21.00 (07.00)				Матч 1/8 фіналу (м) 12.00 (22.00) Матч 1/8 фіналу (м) 16.30 (02.30) Матч 1/8 фіналу (м) 19.00 (05.00) Матч 1/8 фіналу (м) 21.00 (07.00)		Паўфінал (м) 18.30 (04.30)	Матч за 3-е месца (м) 19.00 (05.00)	Фінал (м) 12.15 (22.15)	

* Самыя актыўныя бальшчыкі на найбліжэйшы месяц могуць практычна перабрацца жыць да тэлежрану, усёго запланавана 162 гадзіны трансляцыі з Канады, у тым ліку цырымоні адкрыцця і закрыцця Гульняў, фігурнае катанне, найбольш відовішчыя і цікавыя для беларускіх бальшчыкаў хакейныя матчы, а таксама штодня аглядныя «Дзённікі Алімпіады».

Занатоўкі мастака

МЯСЦІНЫ

У маладосці, калі чалавек века здаваўся доўгім і вялікім, я выбіраў сабе мясціны для жыцця. Ездзіў я па свеце, прыглядаўся, прымераваўся. Такіх мясцін назіралася не так і шмат, а дакладней іх было ўсяго тры: Мазыр, Тарту і Сочы.



Кабы ў тыя часы не было «жалезнай заслоны», што падзяляла свет на два варажых папалаггеры, і мне можна было б выехаць за межы савецкай імперыі, месцы б выбраліся зусім іншыя.

Ціхі Мазыр я ўпадабаў з-за жанчыны. На стромкім беразе шырокае Прыпяцкі жыла мая Тамара. Мы гулялі з ёю ў летнім духмяным сасонніку, плавалі на рачным пароходзіку, пілі «масандру», набытую ў пароходным буфцеце, цпаваліся і мплаваліся. Як жа б было не палюбіць спакойны Мазыр? Ме было чысцінёю, выхаванасцю, адкрытасцю ўсіх дзвярэй мяне зачыраваў. Кабы ў Тарту было мастацкае жыццё, каб у тамтэйшым універсітэце меўся мастацкі факультэт, я туды пераехаў бы.

Універсітэцкі гарадок Тарту мяне ўразіў сціплага-зьяліным колерам дамкоў, ашалыванымі дошчачкамі і цшынёю. У Тарту было цыка, як у вялікай майстэрні мастака. А яшчэ там было чыста. Тарту ў Тарту было чыста, як чыста цяпер у Мінску. Савецкі Мінск быў брудным горадам, не такім брудным, як Масква ці Ленінград, але ўсё адно смеццям на вуліцах было шмат.

Сочы мае ўзаемаадносінны складваліся надзіва шчасліва. Мая цётка Регіна выйшла замуж за Генадзю і перабралася жывіць да яго, на бераг Чорнага мора. З трыццаці класа я ездзіў да цёткі ў Сочы. Бацькі давалі мне грошы на квіток у адзін бок, цётка купляла мне другі квіток.

Сочы я ведаю зусім не так, як яго бачыць прыбытыя сонцам турысты і адпачынікі. Сочы я ведаю наскрозь. Але жыцьцё ў вялікім Сочы мне ніколі не хачелася, пакуль Раня не купіла маленькі дамкоў у гарах, над мястэчкам Мацэста. Менавіта ў гарах мне захачалася жыць. Я сядзеў на беразе горнага ручая і прыдумляў сабе пастычнае жыццё з вырошчваннем гародніны і маляваннем горных ды марскіх краявідаў.

У сталым веку, калі чалавечая жыццё падаецца кароткім і нязначным, я не шукаю сабе лепшых мясцін для жыцця, бо іх проста няма.

Адам ГЛОБУС.

Ёсць нагода

...І НЕ ХВАРЭЙЦЕ!

11 лютага ў календарых пазначана як дзень... кожнага з нас. Бо наўрад ці хоць адзін шчаслівец у свеце ніводнага разу ў жыцці не хварэў — нездарма ж у медыцынскіх колах нарадзіўся жарт, што здаровых людзей увогуле няма, ёсць неабследаваныя.



І нават калі вы знаходзіцеся ў катэгорыі «практычна здаровых», сёння, у Сусветны дзень хворага, самы час узгадаць пра тых, каму за здароўе даводзіцца літаральна змагацца штодня. Чаму б не наведваць хворых сяброў ці сваякоў, зрабіць ім штосьці прыемнае, прывезці ласунак ці падарунак? Гэта такая драбязка, але і яна можа быць той кропляй, якая сточыць камень.

Увогуле, дзень хворага католікі традыцыйна адзначалі менавіта ў лютым шмат вякоў запар — у памяць аб з'яўленні Божай Маці ў французскім мястэчку Лурд, дзе адбыўся цуд масавага вылячэння хворых. Сусветны ж дзень хворага заснаваў у 1992 годзе папа Іаан Павел II, цяпер нябожчык. У сваім спецыяльным пасланні пантыфік вызначыў дакладную мэта штогодовага адзначэння гэтага дня: каб даць адчуць супрацоўнікам шматлікіх медыцынскіх устаноў, вернікам, а таксама ўсяму грамадству неабходнасць забяспечыць лепшы догляд нямоглых і хворых, палегчыць іх пакуты.

Вікторыя ЗАХАРАВА.

Тэлеэскапі

«НАША РАНИЦА» ВЫРАШЫЛА ПАЗНАЁМІЦЦА З ГЛЕДАЧАМІ БЛІЖЭЙ

Ранішняя праграма АНТ распачала акцыю «Наш глядач», каб сабраць як мага больш інфармацыі аб сваёй мэтавай аўдыторыі. У аўторак на сайце тэлеканала www.opt.by з'явілася адмысловае анкета. Наведвальнікам прапануецца адказаць усяго на 4 простыя пытанні: узрост, пол, а таксама звычайны час прагляду «Нашай раницы» ў будні і ў выходныя. Дарчы, да сцяса свае адказы з кожнага камп'ютара можна будзе толькі 1 раз.


«Наша раница», як і ўсякі іншы праект, не можа стаць на месцы, — мяркуе кіраўнік дырэкцыі ранішняга вясчання АНТ Сяргей Дарафееў. — А каб развівацца ў патрэбным кірунку, неабходна разумець, хто цябе глядзіць. На жаль, у нас няма кампаній, якія займаюцца падобнымі даследаваннямі, таму мы задзейнічалі ўласныя рэсурсы». Зыходзячы з таго, хто сёння — асноўны глядач праграмы, будзе скарачаны яе змест, магчыма, з'явіцца новыя рубрыкі або істотна змяняцца ўжо існуючыя. Першых абнаўленняў, па прыкідках тэлевізійнікаў, варта чакаць ужо праз месяц-другі.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК. Фота прадстаўлена АНТ.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўніцў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь РЭГІСТРАЦІЯНЫ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

ЖЫВАЯ ПРЫРОДА НАЦЮРМОРТАЎ ХРУЦКАГА 200-гадовы мастак будзе скараць Парыж

Выстава з твораў мастака, які нарадзіўся на Полаччыне і працаваў таксама на радзіме, але яго імя вядомае прыхільнікам мастацтва іншых краін, будзе паказана ў штаб-кватэры ЮНЕСКА ў Парыжы, а потым размесціцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Францыі Луур. Аднак у Беларусі ў гэты год пройдзе пад зоркай сусветнавадомага мастака Івана Хруцкага, паабыяку дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Уладзімір Пракапаў.



Фота Вольгі ЛАСКІ.

Вядомыя больш за 100 яго твораў, з улікам прыватных збораў. 13 карцін захоўваецца ў Трацякоўцы, 13 — у Рускім музеі, 10 — у Варшаве. Шмат твораў у Латвіі і Літве. 24 працы знаходзяцца ў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, некалькі ў Полацку. Вось бы ўсю спадчыну сабраць і выдаць альбом... Гэта ўжо не мара, а рэальныя планы, якія маюць намер ажыццявіць беларускія даследчыкі праз пяць гадоў. Плануюць нават праісць дазвол на тое, каб уключыць у альбом абразы, створаныя Хруцікам, якія цяпер знаходзяцца ў Вільні і яшчэ ў некаторых храмах. Гэта магчымае сабраць усю спадчыну мастака, хоць бы такі чынам — у выглядзе альбома ці электроннага каталога. І яна захыве для нас новым жыццём.

Дзвючына ў чырвоным сышла з партрэта Івана Хруцкага. Яна нібыта спалучыла эпохі і звярталася да вобразаў далёкага мінулага, якія ўсвабляў мастак. Напраўду, сучасныя, мы ў яго карцінах шукалі нейкую стрчаную вытанчанасць, буйнае колераў і жыццёліства. Партрэты, багатыя, напоўненыя рознымі смакамі і фарбамі наюрморты. На выставе ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі да 200-годдзя Івана Фамічэ размясціліся ўсе яго творы, якія ёсць у калекцыі музея. Цяпер іх усё разам можна паглядзець.

Міністр культуры Беларусі Павел ЛАТУШКА, адкрываючы выставу, падкрэсліў: — Сёння фактычна выстава адраджэння. Адраджэння выбітнага беларускага мастака Івана Хруцкага, якога яшчэ некалькі гадоў таму шырока не ведала беларуская грамадскасць, і дзякуючы апошнім



Фота Вольгі ЛАСКІ.

Пленэр у храме мастацтва

У вечары, прысвечаным 200-годдзю мастака-жывапісца Івана Хруцкага, самымі непасрэднымі і творчымі ўдзельнікамі былі дзеці. У ч адкрыццях выставы твораў гэтага слаўтага маэстра пэндзілі і ягонай праўніцкі Ядвісі Мацвееўскай таленавітыя дзеці правілі свой першы творчы пленэр.

БЕЛАРУСКАЯ ПЕСНЯ Ў БЕЛАСТОКУ

У сапраўднае свята для жыхароў усяго Беластока ператварыўся заклочны гала-канцэрт XVII агульнапольскага фестывалю «Беларуская песня 2010», які адбыўся 7 лютага ў Драматычным тэатры імя А. Венгеркі.



каміты ансамбль народнай песні «Купалінка» на чале з мастацкім кіраўніком Аленай Цяльковай. А напрыканцы ўсё ўдзельнікі канцэрта разам з гледачамі на традыцыйны выканалі сваёсаблівы гімн беластоцкіх беларусаў — песню на словы Канстанцыі Буילו «Люблю наш край».

Сваю прыхільнасць да агульнапольскага фестывалю беларускія песні засведчылі сваёй прысутнасцю на заключным канцэрте многія прадстаўнікі мясцовых і цэнтральных органаў улады Польшчы і Беларусі. Пасол Беларусі ў Польшчы Віктар Гайсёнак абвясціў прытанне ўдзельнікам і гасцям ад урада нашай краіны.

Максім СВЯРОЎ. Фота аўтара.

А ВЫ ЕЛІ СПАГЕЦІ ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ?

Восем удзельнікаў змагаліся за званне лепшага падальніка спягеці. Асноўная задача — з'есці порцыі спягеці па 300 грамаў гаечным ключом як мага хутчэй. Пры гэтым нельга даламагаць сабе рукамі. Падчас адборачных тураў, якія на працягу двух тыдняў прайшлі ў кавярні «Гараж», ахвотныя маглі паспрабаваць з'есці спягеці за 90 секундаў. Восем найхутчэйшых прайшлі ў фінал.

Пераможцам стаў студэнт машынабудавальнага факультэта БНТУ Мікіта Клышынскі. Сваю першую спягеці ён з'есці за 33,3 секунды.

— Ніколі да гэтага так не еў макарону, — расказвае Мікіта. — А вось зайшоў аднойчы і вышарыў паспрабаваць. У прынтцыпе, калі ўявіць, што гэта відэльца, то нармальна можна есці і ключом. Толькі цяпер была невлікая праблема. Ключ, якім мы елі, быў не 14-га памеру, да якога я рыхтаваўся.

У падарунак Мікіта атрымаў сталовы набор гаечных ключоў. Як свядражаюць арганізатары конкурсу, сталічная кавярня «Гараж» — гэта ўнікальная ідэя беларусаў. — Нідзе ў свеце падобнага няма, — расказвае адна з арганізатараў конкурсу Ганна Новік, дырэктар ТАА «Мэйдстар». — Мы шукалі праз інтэрнет, і ні адзін шукальнік нам не выдаў спасылкі на нашта падобнае. Увогуле ідэя нарадзілася ў наштага начальніка аддзела маркетынгу. І вылілася вось у такі вясёлы чэмпіянат.



Настасся ЗАНЬКО.

Во даюць!

У Беларусі прайшоў першы ў свеце чэмпіянат па ўжыванні спягеці гэтай прыладай

Арганізатары плануюць праводзіць такія спаборніцтвы і надалей. Самыя смелыя планы — падаць заяўку на рэкорд у Кнігу рэкордаў Гінэса.

Настасся ЗАНЬКО.

СЁННЯ

Месяц Апошняя квадра 6 лютага. Месяц у сузор'і Казрога.

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Мгарілёў, Гомель, Гродна, Брэст.



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.



10 лютага

1868 год — нарадзіўся Карусь Каганец (Казімір Карлавіч Кастравіцкі), беларускі пісьменнік, мовазнаўца, мастак, грамадскі дзеяч.

1904 год — Расія аб'явіла вайну Японіі. Руска-японская вайна 1904—1905 гг. ваялася за сферы ўплыву ў Паўночна-Усходнім Кітаі і Карэі.

«Пакуты каханія нельга перамагчы філасофіяй — можна толькі з данамай ішій жанчынай». Эрхы Марыя Рэмарк (1898—1970), нямецкі пісьменнік.

РЫТУАЛЬНАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ ВАДУ НА ПРАЦЯГУ ГОДА: КАНЕЦ ЛЕТА

2 жніўня — Ілля Грамавержац У асяроддзі ўсходніх славянзых дзень ушанавання Іллі Прарока ўяўляўся сваёсаблівым мжой і гадавым колазваром і сабліва ў стаўленні чалавека да вады. Народная прыказка сведчыць: «Ілля кінуў у ваду кавалек лёду».

Усімкінемся!

Тут прайшла інфармацыя, што Андэжліна Джолі чакае двойнят. Ніхто, часам, не ведае, з якой краіны? — Тата, купі піва. — Сынко, адкапіся. — Тата, ну купі піва. — Сынко, памаўчы, я прашу цябе. — Тата, ну купі піва, я ж бачу, як табе дрэнна... У бабулі было 3 унучкі. Выраслі яны і сабраліся замуж, а перад вяселлямі прыехалі да бабулі і пытаюцца: — Бабуля, а як зрабіць так, каб мужа ўтрымаць? — А вы як думаеце? — Першая унучка. — Напоўна, трэба заўсёды быць прыгожай, стройнай, дагледжанай, каб ён на іншых не зазіраў? — Не, унучка. Другая: — Паўна, трэба, каб у



Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнацца за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным падпрыемстве «Вывадецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 2200123, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 657. Нумар падпісанні ў 19.30. П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкая, 10-а. Тэлефоны: прыёмная — 287 19 19 (тэл.факс); адрэсаў: пісьмаў — 287 18 64, падлікі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандантаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Мгарілёў: 32 74 31; бухгалтэрыі: 292 22 03. http://www.zvyazda.by; ПРЫЁМНЫ тэл.факс: 287 17 79, РЭКЛАМНЫ е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by е-mail: info@zvyazda.minsk.by